

БАЙРАМ

Квартальнік Мусульманскага рэлігійнага
аб'яднання ў Рэспубліцы Беларусь
і Беларускага згуртавання
татараў-мусульман "Аль - Кітаб"

1999 ВЫПУСК 4

БАЙРАМ

ТАТАРЫ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ

выпуск № 4(36)

**КВАРТАЛЬНІК
МУСУЛЬМАНСКАГА
РЭЛІГІЙНАГА АБ'ЯДНАННЯ
Ў РЭСПУЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ
І БЕЛАРУСКАГА ЗГУРТАВАННЯ
ТАТАРАЎ-МУСУЛЬМАН "АЛЬ-КІТАБ"**

**Мінск
1999**

БАЙРАМ. ТАТАРЫ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ. / Квартальнік Беларускага згуртавання татараў-мусульман "Аль-Кітаб" і Мусульманскага рэлігійнага аб'яднання ў Рэспубліцы Беларусь, вып. № 4 (36) – Мн., 1999, – 80 стар.

Квартальнік "Байрам" – выходзіць з 1991 года. У ім змяшчаецца інфармацыя аб жыцці і дзейнасці мусульманскіх абшчын на Беларусі, аб асновах Іслама і правах мусульман, гісторыі беларускіх татар і важнейшых падзеях у мусульманскіх краінах. Выходзіць чатыры разы на год. Разлічаны на мусульман Беларусі, навукоўцаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй, культурай, мусульманскай рэлігіяй беларускіх татар.

Адказны за выпуск
Рэдактары

Набор

**Ібрагім Канапацкі
Ісмаіл Александровіч,
Разалія Александровіч,
Яўген Гучок,
Ібрагім Канапацкі,
Дзмітры Чымбаевіч,
Таццяна Якубоўская
Дзмітры Чымбаевіч**

Рэдакцыя выказвае шчырую ўдзячнасць Рамуальду Сабалеўскаму за пастаянную ўвагу і вялікую дапамогу ў выданні квартальніка. Зычым Вам, шаноўны пане Рамуальд, добра гарадзенскага здароўя на доўгія гады. Мір Вам і міласць Аллага Усявышняга!

- © Беларускае згуртаванне татараў-мусульман "Аль-Кітаб"
- © Мусульманскае рэлігійнае аб'яднанне ў Рэспубліцы Беларусь

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

З прэміяй цябе, "БАЙРАМ. ТАТАРЫ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ"

Як стала вядома са сродкаў друку, агенцтва БелТА цераз свайго карэспандэнта Аксану Піавар 15 студзеня 1999 г. распаў-сюдзіла звестку аб узнагародах пераможцаў творчага спаборніцтва ў конкурсі па асвятленні дзяржаўнай нацыянальнай палітыкі, развіцці нацыянальных супольнасцей і міжнацыянальных адносін паміж перыядычнымі выданнямі і асобнымі журналістамі, які ладзілі Дзяржаўны камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцей і Дзяржаўны камітэт па друку.

Адразу скажу і напішу, што ў дзяржаўным друку адны выданні далі поўнасцю паведамленне БелТА, другія скажона і скарочана, але ўсе з памылкай. Пра памылку ніжэй. Але адразу адзначым, што штоквартальнік-часопіс "Байрам. Татары на зямлі Беларусі" Беларускага згуртавання татараў-мусульман "Аль-Кітаб" усюды адзначаны як узнагароджаны другой прэміяй.

А зараз пра памылку ў друку, бо штоквартальнік "Байрам. Татары на зямлі Беларусі" у ім пазначаны як "еженедельник" (*штотыднёвік*). Аб скаженні. Так атрыманец трэцій прэміі Аляксандр Жалкоўскі, напрыклад, у рэспубліканскай газеце "Белорусская нива" названы як лідскі журналіст, а гэта зусім не так, бо ён не працуе ў ніводнай лідской газеце, а з'яўляецца ўласным карэспандэнтам газеты "Гродзенская праўда" па Лідскім рэгіёне. Я як бачна, розніца істотная.

Не дала тая ж "Белорусская нива" звестак, акрамя першай, другой, трэцій прэмій, пра іншых атрыманцаў прэмій і праста адзначаных выданняў. Пасля гэтага і здзіўляешся, чаму так выбарочна ў дзяржаўным друку асвятляеца дзяржаўная нацыянальная палітыка.

Да вялікага шкадавання, з поўнай інфармацыі БелТА Аксаны Піавар бачна, што, напрыклад, акрамя адной асобы, зусім не адзначана ніводнае берасцейскае выданне. Шчыра кажучы, гэта вельмі сумна і наводзіць на цяжкі роздум.

Але яшчэ больш непрыемна, што абсолютная большасць дзяржаўных сродкаў друку праігнаравала звестку БелТА з паведамленнем Аксаны Піавар і рашэнне, падкрэслю, двух Дзяржаўных камітэтаў.

ДІПЛОМ

II ступені

лаўрэату Рэспубліканскага творчага конкурсу

*на асвяленню дзяржаўнай нацыянальнай
палітыкі, нацыянальна-культурнага развіцця
нацыянальных супольнасцей Беларусі і
міжнацыянальных адносін*

*калектыву квартальніка
«Байрам. Татары на зямлі Беларусі»*

*за мэтанакіраваную сістэмную работу па ўсебаковаму
асвяленню дзяржаўнай нацыянальнай палітыкі, выхаванню
культуры міжнацыянальных адносін, садзейнічанне дзеянасці
нацыянальна-культурных аб'яднанняў*

Старшыня
Дзяржаўнага камітэта
Рэспублікі Беларусь
па друку



М.В.Падгайны

Таму абвешчаныя БелТА журналісты-прэмійцы так і не сталі героямі рэпартажаў, больш таго, выданні-адзначенцы і творы журналістаў-прэмійцаў так і не папалі на выставы ў бібліятэках і клубах. Ствараеца тужлівае ўражанне, што ўся гэтая кампанія двух Дзяржаўных камітэтаў была толькі... дзеля палачки.

Штоквартальнік-часопіс "Байрам. Татары на зямлі Беларусі" – гэта першае перыядычнае выданне сярод беларускіх татараў за ўсю сёння ўжо болей за 600-гадовую гісторыю іх пасялення (*сужыцца, атабарывання, асадніцтва*) на тутэйшых землях.

На працягу восьмі гадоў (1991–1998) нязменным галоўным рэдактарам квартальніка "Байрам. Татары на зямлі Беларусі" з 1 па 27 нумар быў буйнейшы беларускі энцыклапедыст, адзін з першых беларускіх татараў, які ў 1976 г. атрымаў ганаровае званне лаўрэата Дзяржаўной прэміі БССР, Якуб (*Якаў*) Адамавіч Якубоўскі. Менавіта ў энцыклапедычнасці была пры ім і ўнікальнасць, і прыцягальнасць, і цікавасць, і павучальнасць квартальніка.

Разам з Якубам Адамавічам пры выданні штоквартальніка пастаянна працаваў і творча крочыў з ім віднейшы беларускі грамадскі і рэлігійны дзеяч, вучоны-педагог Ібрагім Барысавіч Канапацкі, які пасля адыходу ў лепшы свет свайго любага брата і старэйшага сябра, настаўніка заслужана заняў яго цяжкі пост, зноўку, як і ў таго, без аплаты, без кабінета, без штатных супрацоўнікаў, без пастаяннага дзяржаўнага фінансавання.

На дзень атрымання 2-ой прэміі ад двух Дзяржаўных камітэтаў былі апантаныя і бескарыслівя супрацоўнікі "Байрама. Татары на зямлі Беларусі":

Адказны за выпуск –

Рэдактары –

Ібрагім **Канапацкі**,
Ісмаіл **Александровіч**,
Разалія **Александровіч**,
Яўген **Гучок**,
Ібрагім **Канапацкі**,
Дзмітры **Чымбаевіч**,
Таццяна **Якубоўская**.

Гэта ўсе людзі шчырыя, самаадданыя, самаахвярныя, з высокім пачуццём адказнасці, мне добра вядомы, нават ні разу не бачаны мной яшчэ і кампутарны наборшчык, калі я дакладна гэтае напісаў, працавіты, як рабочая пчолка, Дзмітры Чымбаевіч, бо ўсё цягнуся і цягнуся за прагрэсам, а гэты хітрэц чамусьці шпарка ўцякае ад мяне. Гэта іх намаганнямі і творчымі удзелам нараджаецца зараз кожны чарговы нумар. Але "нарадзіць" дзіця-часопіс – гэта яшчэ не ўсё! Большыя цяжкасці, як яму даць хаду ў свет. Гэта,

мабыць, ведае, якія цяжкасці і згрызоты пры гэтым ён выносіць, толькі адказны за выпуск Ібрагім Канапацкі, пры якім штоквартальнік набыў другое дыханне, "патлусцеў" і "дайшоў" да таго, што ўрэшце яго зауважыла чынавенства двух кабінетаў-ведамстваў і нават дала сваю прэмію.

Да слова, сярод усіх выданняў суполак нацыянальных меншасцей Беларусі, "Байрам. Татары на зямлі Беларусі" атрымаў першым і прэмію, і афіцыйнае прызнанне! А раз назвалі ў дзярждумку "еженедельником" (*штотыднёвікам*), дык гэтым двум Дзяржаўным камітэтам трэба і выдзеліць для гэтых мэтаў пэўнае фінансаванне, у Доме друку вылучыць кабінеты, стаўкі і даць вялікую дарогу свайму абранцу!..

Так, прыемная вестка! Я з радасцю віншую і калектыву "Байрама. Татары на зямлі Беларусі", і Мусульманскага рэлігійнае аб'яднанне ў Рэспубліцы Беларусь, і Беларускае згуртаванне татараў-мусульман "Аль-Кітаб" з гэтай навінай. Жадаю новых поспехаў, шчасця, здароўя і радасці!

Ваш сябра

М.Маліноўскі

ПРЕМИИ ЖУРНАЛИСТАМ

Журналисты редко бывают героями репортажей. Однако и им случается попасть на свой "пьедестал почёта", как, например, коллективу газеты "Гродзенская праўда". Именно этой редакции присуждена первая премия по итогам Республиканского творческого конкурса, посвящённого национальной политике.

Организовали творческое состязание Государственный комитет по делам религий и национальностей и Государственный комитет по печати. Конкурс по освещению государственной национальной политики, развития национальных общностей и межнациональных отношений проводился среди периодических изданий и отдельных журналистов.

Как сообщили корреспонденту БелТА в Госкомпечати, вторую премию получит еженедельник "Байрам. Татары на зямлі Беларусі" Белорусского объединения татар-мусульман "Аль-Китаб", третью – лидский журналист Александр Желковский.

Аксана Пивовар (БелТА)
(Газета "Белорусская нива", № 230-231, 18.12. 1999 г.)



Сура дванаццатая — Йусуп

Ч інja Аллага Міласцівага, Міласэрнага!

89 (89). Ён сказаў: "Ці ведаецце вы, што вы зрабілі з Йусуфам і яго братам, калі вы былі ў няведанні?"

90 (90). Яны сказалі: "Хіба ж ты на самай справе Йусуф?"
Ён сказаў: "Я — Йусуф, а гэта — брат мой. Аллаг зрабіў нам ласку: сапраўды, хто богабаязны і цярплювы... дык Аллаг не губляе ўзнагароды добрадзеіных!"

91 (91). Яны сказалі: "Клянёмся Аллагам! Аллаг аддаў перавагу табе перад намі, і, сапраўды, мы былі грэшнікамі".

92 (92). Ён сказаў: "Няма папрохаў сёння над вамі! Даруе Аллаг вам, — бо Ён літасцівы з літасцівых!"

93 (93). Ідзіце з гэтай маёй кащулай і накіньце яе на твар майго бацькі — ён зробіцца відущым, і прыйдзіце да мяне з усёй вашай сям'ёй".

94 (94). І калі адыйшоў караван, сказаў бацька іх: "Я адчуваю пах Йусуфа. Калі б вы ні лічылі мяне шалёным!"

95 (95). Яны сказалі: "Клянуся Аллагам, сапраўды, ты — у сваёй старой памылцы!"

96 (96). Калі ж прыйшоў вястун, ён накінуў яе на твар, і той зноў зрабіўся відущым.

97. Ён сказаў: "Хіба я вам не казаў, што ведаю ад Аллага тое, чаго вы не ведаецце?"

98 (97). Яны сказалі: "О, ойча наш! Просі нам прабачэння за нашы грахі. Бо мы былі грэшнікамі".

99 (98). Ён сказаў: "Я буду прасіць прабачэння для вас у майго Господа. Сапраўды, Ён — даруе і літасцівы!"

100 (99). І калі яны ўвайшлі да Йусуфа, ён узяў да сябе сваіх бацькоў і сказаў: "Увайдзіце ў Егіпет, калі Аллагу трэба, у бяспечнасці!"

101 (100). І ўзняў ён сваіх бацькоў на трон, і ўпалі яны перад ім ніц, і сказаў ён: "О мой ойча! Гэта — тлумачэнне майго сну раней. Аллаг зрабіў яго ісцінай і зрабіў мне ласку, калі вывеў мяне з вязніцы і прывеў да вас з пустыні, пасля таго як сатана

يَبْنُى إِذْ هَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِي نَسْوَاتٍ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ
 إِنَّمَا لَيَأْتِي فَقْسٌ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا قَوْمٌ أَكَفَرُونَ ٨٧

* قَلَمَادَ خَلَوْا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا
 وَأَهْلَنَا الضَّرُّ وَجَهْنَمَ بِضَاعَةٍ مُرْجَمَةٍ فَأَوْفِ
 لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْمُتَصَدِّقِينَ ٨٨

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ
 أَنْشَرْتُ جَهَنَّمَ ٨٩ قَالُوا أَهْلَكَ لَأَنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفَ قَالَ أَنَا يُوسُفَ
 وَهَذَا أَخِيهِ قَدْمَرَ ٩٠ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقَ وَيَضِيرُ
 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٩١ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ
 لَقَدْ أَشْرَكَ اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كَانَ لَكَ الْحَاطِئَينَ ٩٢
 قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَنْعَمُ
 الرَّحِيمِ ٩٣ إِذْ هَبُوا يَقْمِيصُهُ هَذَا فَالْقُوَّةُ عَلَى وَجْهِهِ
 يَأْتُ بَصِيرًا وَأَتُوْنَهِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ٩٤ وَلَمَّا فَصَلَّتِ
 الْمِيرَ قَالَ أَبُوهُمَّرٍ إِنِّي لَا أَجِدُ رَجُلًا يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ
 شَتَّدُوْنِ ٩٥ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ أَنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ كَالْقَدِيمِ

ўтварыў сварку паміж мной і маімі братамі. Бо Гасподзь мой схільны да добра, да чаго пажадае. Сапраўды, ён – ведае, мудры!”

102 (101). Госпадзі! Ты даў мне ўладу і навучыў мяне тлумачэнню падзеі, Творца нябёс і зямлі, Ты – мой апякун у свеце тутэйшым і будучым. Супакой мяне адданым Табе і за лічы да праведных!”

103 (102). Гэта – з аповедаў пра патаемнае, якое Мы ўнушаем табе; ты не быў каля іх, калі яны рашыліся на іх справу ў той час, як задумвалі інтрыгі. **(103).** И большая частка людзей, калі б ты і жадаў, неверуючыя!

104 (104). Ты не просіш у іх за гэта ўзнагароды. Гэта – толькі напамінак для светаў!

105 (105). Колькі знаменняў на нябёсах і на зямлі, міма якіх яны праходзяць і ад іх адварочваюцца!

106 (106). Не верыць большая частка з іх у Аллага без таго, каб не далучаць да Яго сваіх таварышаў!

107 (107). Хіба ж яны ў бяспечнасці ад таго, што прыйдзе да іх покрыва пакарання Аллага ці прыйдзе да іх час неспадзявана ў той час, як яны не ведаюць.

108 (108). Скажы: ”Гэта – мой шлях. Я звяртаюся да Аллага, валодаючы бачаннем – я і тыя, хто за мной пайшли. Хвала Аллагу, я не з ліку многабожнікаў!”

109 (109). И да цябе Мы пасыпалі толькі людзей з насельнікаў паселішчаў, якім даравалі адкрыццё. Хіба яны не хадзілі па зямлі і не бачылі, які быў канец тых, хто быў да іх! Бо жытло будучага жыцця – лепш для тых, хто быў богабаязны. Хіба яны не зразумеюць?

110 (110). А калі паслannікі прыходзілі ў адчай і думалі, што іх палічылі ілгунамі, да іх прыходзіла Наша дапамога, і былі выратаваны тыя, каго Мы пажадалі. Бо нельга адварнуць Нашай моцы ад людзей грэшных!

111 (111). У аповедзе пра іх ёсьць павучэнне для маючых разум; гэта не было выдуманым апавяданнем, але – для пацверджання праўдзівасці таго, што даравана да яго, для вытлумачэння ўсялякай рэчы, кіраўніцтвам і міласэрнасцю для людзей, якія паверылі.



Нельга ставіць знак роўнасці паміж ісламам і тэарызмам

Вельмі прыкра апошнім часам чытаць у газетах, чуць па радыё і глядзець па тэлевізары безапеляцыйныя заявы, выказванні, абвінавачванні ў адрас мусульман, Іслама ў сувязі з рознымі тэарыстычнымі актамі, нявіннаю гібеллю людзей, іншымі ўражваючымі дзеяннямі, якія адбываюцца ў розных кутках свету. І гэтая лавіна дэзінфармацыі нарастае з кожным днём, як па чыімсці злым заказе. У такія хвіліны хочацца звярнуцца да такіх “інфарматараў, аглядальнікаў, вяшчацеляў” – а ці хоць бачылі яны сваімі вачамі сапраўдных мусульман, ці сутыкаліся з імі ў будзённых жыццёвых спраўах, ці чыталі крыніцы сапраўдных ведаў пра Іслам – Святы Каран і Суну Прарока Мухаммада, яго хадзісы, якія з'яўляюцца галоўнымі і безумоўнымі Законамі для кіраўніцтва ў жыцці і ў сваіх дзеяннях для кожнага сапраўднага мусульманіна.

Адказы на гэтыя пытанні ў сваёй большасці будуць адмоўныя, таму што, калі б яны, мы маем на ўвазе інфарматараў, аглядальнікаў, былі больш-менш знаёмыя з асновамі Іслама, яны б не стаўлі знакі роўнасці паміж Ісламам і тэарызмам, экстэрмізмам і іншымі заганнімі дзеяннямі, аб якіх у апошні час столькі гавораць і пішуць.

Для нас, мусульман Беларусі, такія супастаўленні выглядаюць абуральнымі, дзікімі, зламыснымі і не інакш.

Таму што на працягу шасціцотгадовага сумеснага жыцця на землях Беларусі поруч і ўперамешку з іншымі народамі і канфесіямі нашы продкі і мы нават і ў сваіх думках не дапускалі якіх-небудзь канфліктаў ці процістаяння.

Прадстаўнікі нашых мусульман, знаходзячыся ў асяродзі сапраўдных мусульман з удзелам вучоных-багасловаў на ісламскіх міжнародных канферэнцыях (*Тэгеран, Стамбул – у 1996 г., Вашынгтон – у 1998 г., Масква – у 1999 г.*) і ў хаджы – паломніцтве ў 1998 г., пранікаліся адзінай думкай і ўздеяннем ад гэтых сусветных сходаў – імкненнем да міру, да паразумення, да павагі адзін да аднаго, да адзінства і ўз'яднання, да ўзаемадапамогі, да цярпімасці і супраць прамога ці ўскоснага наслілля і не толькі паміж мусульманамі, але і ў адносінах да іншых канфесій у адпаведнасці з Каранам:

“Прызываі на шлях Госпада з мудрасцю і добрым угаворам”
(Сура 16, аят 125), або:

“Я не буду пакланяцца таму, чаму вы будзеце пакланяцца, і вы не пакланяйцеся таму, чаму я буду пакланяцца... У вас – ваша вера, і ў мяне – моя вера!” (Сура 109, аяты 2, 3, 6).

Нас, мусульман Беларусі, абураюць і зневажаюць заявы асоб, якія з лёгкасцю кідаюць абвінавачванні ў бок Іслама і мусульман, калі дзесьцы адбыўся тээрарыстычны акт, экстэрмісцкія дзеянні людзей, якія сябе называюць мусульманамі ці выдаюць за мусульман. Гэта асабліва стала відавочна пасля падзеі у Югаславіі, Дагестане, пасля ўзрываў у Маскве.

Мы лічым, што сапраўдныя мусульмане не могуць забіваць людзей, красці, рабаваць, браць чужую маё масць у другіх людзей, аб чым шмат гаварылася і паказвалася ў сувязі з падзеямі ў Дагестане.

Падрывы дамоў, гібелль няявінных людзей – гэта ўчынкі не сапраўдных мусульман. Гэта дзейнічаюць ворагі Іслама пад шыльдай мусульман. Забойства, тээрарызм, шалёны экстэрмізм не маюць нічога агульнага з Ісламам – хто ўдумліва чытае Святы Каран, Сунну Прарока Мухаммада (*мир яму!*), той зробіць менавіта такую выснову.

Сапраўдны мусульманін, які кожны дзень па 5 разоў становіцца на малітву перад Усявышнім Аллагам, не можа дапусціць сабе і ў думках якіх-небудзь злых намераў, а тым больш няўгодных Усявышняму дзеянняў.

Мы, мусульмане Беларусі, лічым, што справы рэлігіі, нацыянальнасці і ўзаемаадносіны паміж рэлігіямі і народамі – гэта тэмы вельмі далікатныя, інтymныя, і гаварыць, і пісаць на гэтыя тэмы трэба адпаведна, з усёй адказнасцю і павагай. Тут нельга дапускаць неапраўданых абагульненняў, абвінавачванняў, бо тым самым наносіцца балючы ўдар у сэрцы і душы тысяч і тысяч людзей. А такое пачынае з'яўляцца на старонках беларускіх газет. Асабліва абразлівы артыкул у “Звяздзе” за подпісам Ж. Катляровай, якая прыводзіць чорныя прадказанні астролага В. Кудраўцавай пра нашэсце ісламістаў на ўесь свет, пра ўваскрэсенне Чынгісхана і пра смерць ісламскай рэлігіі ў 2080 г. У аўтараў гэтых выказванняў няма аніякіх падстаў абагульняць асобныя выступленні тээрарыстаў і вінаваціць у гэтым Іслам (*даўно вядома, што тээрарызм і экстэрмізм не мае пэўнай рэлігіі і нацыянальнасці*), нельга гаварыць і пра ўваскрэсенне Чынгісхана як старажытнага паслядоўніка Ісламу, таму што ён быў у час сваіх заваёўніцкіх войнаў язычнікам і толькі яго патомкі прынялі Іслам у пачатку XIV стагоддзя. І галоўнае – аб прадказанні канца Іслamu. Мы, мусульмане, лічым,

што рэлігія Іслам найбольш мірная, справядлівая рэлігія, даная Усяышнім для ўсіх народаў, і яе будучыня – толькі ў руках Усяышняга, і ніякія прадказальнікі, чараўнікі, гадалкі, шаманы і іншыя, якія ў Ісламе лічацца, прабачце, прадстаўнікамі ад шайтана (*сатаны*), і якія маюць ад яго заданне адварнуць людзей ад Бога і веры, усе яны не змогуць змяніць тое прадвызначэнне, якое ўжо ёсьць у Усяышняга па ўсіх пытаннях існавання ўсяго і ўся й Сусвеце.

І яшчэ. У сувязі з падзеямі ў Дагестане вельмі часта паўтараюць слова вахабізм, вахабіты, ісламскі фундаменталізм. Мусульмане Беларусі непасрэдна не сутыкаліся з прадстаўнікамі такой плыні ў Ісламе, але прачытаўшы энцыклапедычны слоўнік па Ісламу, азнаёміўшыся з даволі поўнай інфармацыяй аб вахабізме ў газеце "Іслам мінбэрэ" (у перакладзе "Трыбуна Іслamu") № 8, 1999 г., якая выдаецца ў Маскве, можам сказаць, што ў сваёй сутнасці сапраўдныя паслядоўнікі Мухаммада Абдель Ваххаба, які жыў у першай палове XVIII стагоддзя і які дабіваўся ачышчэння Ісламу ад усяго наноснага, дабаўленага пасля адыходу нашага Прарока ў іншы свет і падкрэсліваў галоўную яго запаведзь аб Адзіным Богу, аб неабходнасці кіравацца выкаваннямі з Карана:

"*О вы, хто ўвераваў! Падпарадкоўвайцесь Аллагу і слухайцесь пасланніка і не рабіце пустымі свае дзеянні*" (Сура 47, аят 33), а таксама выкаваннем самога Прарока (*мір яму!*) у сваёй апошняй у яго жыцці хутбе – казанні:

"*Я пакідаю пасля сябе дзве рэчы: Каран і мой асабісты прыклад. Калі вы будзеце іх прытрымлівацца, то не спатыкненцеся*".

Дык вось, паслядоўнікі Ваххаба, або як іх цяпер называюць вахабіты, не нясуць у грамадства, у абшчыну сваім прызывам прытрымлівацца Карана і Сунны Прарока нейкіх небяспечных з'яў ці ўчынкаў. Але, як і ў кожным руху ці ідэі, пачынаюць вылучацца людзі з экстремісцкімі поглядамі (як у нас гавораць – *хочуць быць свяцей Папы Рымскага*), якія ўшчэнт зруйнавалі добрую ідэю. Але яны таксама называюць сябе мусульманамі. І тут мы, мусульмане, атрымліваем зусім не апраўданы ўдар, і ў гэтым не вінаваты Іслам, вінаватыя асобныя людзі, якія, выдаючы сябе за мусульман, дзейнічаюць не па-мусульманску.

Таму вельмі справядлівая рэкамендацыя: пры разглядзе той ці іншай падзеі, таго ці іншага працэсу трэба не спяшацца з абагульненнямі, а задумашца і паглядзець у корань, і ацаніць – а каму гэта выгадна.

Тады кожны прыйдзе да высновы, што не рэлігія (*тая ці іншая*) вінавата, што не які-небудзь цэлы народ (*цяпер у хаду*

нават такая недарэчная назва – каўказская нацыянальнасць) вінаваты, а асобныя людзі з асяроддзя шматлікіх рэлігій і народаў, якія існуюць на нашай Зямлі.

А каб менш было канфліктаў, працістаяння, злых учынкаў, забойстваў, крадзяжкоў і г.д., трэба сумеснымі намаганнямі ўсіх рэлігій праз сродкі масавай інфармацыі цярпліва і настойліва выхоўваць духоўнасць людзей планеты, давер і павагу адзін да аднаго, згоду, узаемаразуменне і ўзаемадапамогу.

Мусульмане Беларусі выбралі менавіта такі шлях і спадзяюцца на дапамогу Вялікага Аллага ў сваім духоўным адраджэнні.

I.Александровіч
("Народная Воля", 19 лістапада 1999 г.)

Віншуем юбіляра!

Ч іня Аллага Міласцівага, Міласэрнага!

Мусульманскае рэлігійнае аб'яднанне ў Рэспубліцы Беларусь і Беларускае згуртаванне татараў-мусульман “Аль-Кітаб” з пачуццём вялікай павагі, шчыра і сардэчна віншуюць з

**60-годдзем
Шабановіча Абу-Бекіра Юх'янавіча**

Ва ўнікальным мястэчку Іёе, асвечаным святынямі трох міравых рэлігій у сям'і нашчадкаў вялікай сям'і Шабановічаў – Айши Шабановіч і Ях'і Шабановіча вырасла пяцёра дзяцей – Джаміля, Мустафа, Абу-Бекір, Мацвей, Аміня.

Сярэдні з трох сыноў – Абу-Бекір Шабановіч, вядомы сярод жыхароў Іёя, Мінска, усёй Беларусі, а таксама за яе межамі як прэзідэнт грамадска-культурнага Згуртавання татараў-мусульман Беларусі “Аль-Кітаб”.

Месца нараджэння, дзяцінства ў дому каля мячэці, сямейнае выхаванне, шчырыя асабістыя памкненні прывялі яго на шлях грамадскай дзейнасці і ён з дапамогай Аллага быў абранны беларускімі татарамі ў якасці свайго лідэра, прадстаўніка і абаронцы інтэрэсаў свайго народа.

Справы Згуртавання – справы яго прэзідэнта, праблемы Згуртавання – яго праблемы. Справы сведчаць: створана Згуртаванне, аб'яднаны татары Беларусі, праведзеныя іх з'езды і сустрэчы, вандроўкі і святы, ажывілася жыццё і ажыла гісторыя народа, нас паважаюць і з намі лічацца.

60 гадоў – столькі пакуль што пражыта шаноўным Абу-Бекірам Шабановічам на гэтай святой зямлі. 600 гадоў – столькі жыве на зямлі Беларусі татарскі народ. Шмат дзесяткаў пакаленняў нарадзілася і сышло, але след іх да гэтай пары глубокі і зауважны. Ужо чутны крокі маленькага Бекіра Шабановіча – род працягваецца.

Мір Вам і міласць Аллага Усіявышняга!

**Мусульманскае рэлігійнае аб'яднанне ў Рэспубліцы Беларусь.
Беларускае згуртаванне татараў-мусульман “Аль-Кітаб”.**

22 лістапада 1999 г.

г. Мінск.



Татары-казакі на Гродзеншчыне

Паводле перапісу 1989 г., на тэрыторыі Беларусі жыло 12,5 тысячы татар. Узаемаадносіны паміж імі і карэнным насельніцтвам заўсёды ладзіліся, і размаўлялі яны на адной мове – беларускай.

Разам абаранялі дзяржаву ад ворагаў. У tym ліку і татары-казакі, якія размяшчаліся ў розных мясцінах нашай краіны, мелі сваіх атаманаў і падпарамкоўваліся харунжым. Цюркскае слова "казак" азначала ў ардзе людзей, якія, парваўшы сувязь са сваім родам і ўласным князем, займаліся ваеннай справай. Яны заставаліся нібы за рамкамі феадальна-уласніцкай структуры, ардынскай супольнасці. У іх атрадах былі не толькі простыя воіны, але і выхадцы са знаці, царэвічы, якія дзейнічалі самастойна, на свой страх і рызыку. У Попісах войска татарскага 1528–1567 гг. упамінаюцца атаманы, якія ўзначальвалі славуныя харугвы ласаснянскіх татар-казакаў.

У басейне ракі Ласасянкі і яе прытокаў былі паселішчы ў асноўным хутарскага тыпу, на адну-дзве сям'і. Усе землі ўваходзілі ў Гарадзенскую каралеўскую эканомію. У тыя часы да паселішчаў хутарскага тыпу адносіліся Кульбакаўшчына, Абердоўшчына, Багдашчына, Качаноўшчына, Казакоўшчына, Жыдоўшчына, Ласосна Алінская і іншыя. Недалёка ад ракі Ласасянкі таксама знаходзіліся татарскія вёскі: Дайлідкі на левым прытоку ракі Нурац (зараз

Татаркі), вёскі Караліно, Тарусічы, (цяпер Баранавіцкага сельсавета) і вёска Гневеншчызна Каробчыцкага сельсавета. Найбольш старымі татарскімі паселішчамі на тэрыторыі сённяшняга Гродзенскага раёна былі вёскі Чортэк і Кадыш на рацэ Чорная Ганча і вёска Малое Дзіміткава непадалёку ад ракі Ласасянкі, а таксама Свяцк (Сапоцкінскага сельсавета).

У архіўных паперах значаща і прозвішчы татар, былых жыхароў паселішчаў: Ізмаіл Сяхновіч, Кульзіман Аразовіч, Кульзіман Касімовіч, Джанчук Фатлыговіч, Асан Бузіновіч і іншыя. Значаща прозвішчы князёў, якія займалі адказныя пасады. У tym ліку мусульманскіх святараў, мулаў былой ласаснянскай мячэці, што паходзілі з прадстаўнікоў княжацкага роду – Фатлагодзічаў і Бузуловічаў.

Пасля князёў ніжэйшыя пасады займалі "уланы", у tym ліку: Ахмет Улан Асанчуковіч, Чумбай Улан Малошыцкі і Дзімідаўскія.

Месціліся яны ў ваколіцах цяперашняй вёскі Ласосна Баранавіцкага сельсавета Гродзенскага павета, у басейне ракі Ласасянкі і яе прытокаў.

У тыя часы ў татар-казакаў адзінкай вымярэння быў "конь", гэта значыць, што надзел зямлі, або маёнтак, з якога ўладальнік, у адпаведнасці з тагачаснымі нормамі, мусіў выстаўляць аднаго конніка. Памеры ўчасткаў не былі дакладна вызначаны, асабліва ў ваколіцах ракі Ласасянкі. Першыя зямельныя дараванні татарам-казакам адносяцца да часоў славутага князя Вітаўта. Зямля давалася татарам агулам, цэлым групам. Тады і ўзніклі татарскія казацкія ваколіцы. Зямельныя надзелы іх даходзілі на заходзе да вёсак Дзіміткава, Мішкенікі, Путна, Саломенкі і Іванаўцы.

Ласаснянскія татары-казакі ў асноўным займаліся земляробствам, конегадоўляй, кушнерствам, агародніцтвам і гадоўляй рыбы, асабліва ласося, а таксама стронгі, якая даўней мела назvu лох, адсюль назва рэчак і населеных пунктаў – Лоша, Лаша...

Апрача гэтага, асобныя з татар-казакаў служылі ў тыя часы ў канцылярыях вялікіх князёў талмачамі, татарскімі пісарамі, ездзілі ў Вялікую Арду і Крым з адказнымі даручэннямі.

Але праходзілі гады, змяняліся ўмовы жыцця. I ўжо ў сярэдзіне XVI ст. беларускія татары, у tym ліку і ласаснянскія татары-казакі, пачалі карыстацца іншымі мовамі, у асноўным беларускай і польскай. Яны ўжо не маглі размаўляць з жыхарамі мусульманскіх краін. Адбыліся працэсы моўнай асіміляцыі татар. Гэтamu паспрыялі, галоўным чынам, змяшаныя шлюбы, бо ў многіх татар не было сваіх жанчын, а таму і жаніліся з беларускамі, праўда, з умовай, што будуць мець толькі адну жонку. Але ўсё ж, нягледзячы на гэта, беларускія татары, у tym ліку і татары-казакі ласаснянскія, яшчэ доўгі час зберагалі свае адметныя рысы, не знікалі ў

агульнай масе насельніцтва Вялікага княства Літоўскага, таму што працягвалі вызнаваць Іслам.

XVII ст. – самы цяжкі перыяд для ласаснянскіх татар. Рост неталерантнасці, актыўны ўдзел татар у войнах першай паловы XVII ст., неўрадлівыя землі па цячэнні ракі Ласасянкі і яе прытокаў, судовыя прэтэнзіі магнатаў і буйной шляхты на татарскія землі – усё гэта выклікала масавы адток татар з раёна ракі Ласасянкі. Большаясь з іх эмігрыравала ў Турцыю. Частка татар перасялілася ў іншыя мясціны Вялікага княства Літоўскага, асабліва многа выехала ў г. Слонім.

Раздел Рэчы Паспалітай і ўвядзенне расійскай адміністрацыі яшчэ больш узмацнілі складаную сітуацыю.

На вялікі жаль, шмат чаго з нацыянальнага здабытку татар загінула. Змрочныя, цяжкія гады сталінскіх рэпрэсій парушылі ход развіцця татарскай культуры. Многія прадстаўнікі нацыі, баючыся, што іх можа напаткаць лёс крымскіх татар, пакінулі сваю радзіму Беларусь, выехалі ў іншыя краіны. У выніку гэтага і з улікам шматвяковай асіміляцыі з беларусамі татар засталося мала, у тым ліку і ў ваколіцах Ласосны. Тут да 1915 г. дзейнічала татарская мячэць. Было шмат розных татарскіх будынкаў, захоўваліся татарскія могілкі. Зараз усё гэта знікла.

Сёння, калі пачаўся працэс адраджэння нацыянальнай свядомасці, нельга мірыцца з забыццём сваёй духоўнай спадчыны. Абавязак кожнага грамадзяніна – захаваць і зберагчы для нашчадкаў тое, што ўцалела.

Вясной 1996 г. мусульманская суполка Гародні запланавала распачаць у лесапарку Румлёва будаўніцтва мячэці. Узнікае пытанне, а чаму ў Румлёве, а не ў Ласосне пад Гародняй, дзе да 1915 г. і была мячэць.

Я, як краязнавец, член рады Гарадзенскай краязнаўчай асацыяцыі, лічу мэтазгодным аб'явіць ваколіцы Ласосны (*пойму ракі Ласасянкі і яе прытокаў*) гістарычным запаведнікам былога татаршчыны і ўзяць пад ахову дзяржавы. Выказваю меркаванне пабудаваць у гэтай гістарычнай зоне мячэць, школу, музей, гасцёўню, нацыянальную кавярню і іншыя ўстановы беларускіх татар.

Апанас Цыхун,
(ГАЗЕТА "ГОЛАС РАДЗІМЫ", 17.11. 1999 г., № 46)



Новае даследаванне па гісторыі татарскага народа

У 1998 г. выйшла кніга вядомага польскага даследчыка Яна Тышкевіча "Z historii tatarów polskich. 1794–1944. Zbiór szkiców z aneksami rydlonymi" (*Puitusk*, 1998). Яна як бы храналагічна працягвае, а па некаторых аспектах і паўтарае, другую кнігу таго ж аўтара "Tatarzy na Litwie i w Polsce" (*Warszawa*, 1989). Новая кніга складаецца з 11 раздзелаў, якія дапоўнены дакументамі, спісам важнейшай літаратуры па гісторыі татарскага народа, а таксама ілюстрацыямі, некаторыя з якіх з прыватнага архіва аўтара.

У адрозненне ад першай кнігі новая кніга, хаця і мае раздзелы, уяўляе сабой хутчэй зборнік артыкулаў (*аб чым у прадмове піша і сам аўтар*), чым манографічнае даследванне. І таму, як і ўсялякі зборнік не пазбягае паўтораў па шэрагу закранутых аспектаў. Кніга ахоплівае значна большы перыяд, чым гэта абумоўлена аўтарам у загалоўку і разглядае гісторыю не толькі польскіх, але і літоўскіх татар. І калі раздзел I ахоплівае перыяд ад XIV да XVIII ст.ст., які расказвае аб абставінах з'яўлення і расселення татар на тэрыторыі ВКЛ і Рэчы Паспалітай, то пераважная частка іншых раздзелаў прысвечана ўдзелу татар у палітычных падзеях краю. Сярод якіх Тарговіцкая канфедэрацыя 1792 г., паўстанне 1794 г., вайна 1812 г., закрануты падзеі I сусветнай вайны і рэвалюцыі 1917 г., II сусветнай вайны. І гэта зразумела, так як традыцыйнай для татар была прафесія ваеннага. Аўтар і даследуе ў некаторых раздзелах удзел татар у палітычных падзеях праз біографіі генерала Юзафа Беляка, капітана Самуэля Улана, маёра Мустафы Ахматовіча, генерала Мацея Сулькевіча.

Польска-літоўскія татары прымалі актыўны ўдзел у палітычным жыцці не толькі сваёй тэрыторыі, але і ў Пецярбургу, Крыме. З вялікай цікавасцю знаёмімся з біографіяй рэдактара перыядычнага выдання "Rocznik Tatarski" – Ляона Крычынскага. Менавіта ў гэтым выданні было надрукавана шмат цікавых матэрыялаў і даследаванняў па гісторыі татарскага народа.

За апошніяе дзесяцігоддзе ХХ ст. шмат што зроблена ў гэтым накірунку і ў беларускай гісторыяграфіі. Сярод кніг можна назваць

наступныя кнігі: "Беларускія татары. Мінулае і сучаснасць" (аўт. С. Думін і І. Канапацкі. Мн., 1993), "Канфесіі на Беларусі" (аўт. В. Грыгор'ева, У. Завальнюк, У. Навіцкі, А. Філатава. Мн., 1998), зборнікі матэрыялаў міжнародных навукова-практычных канферэнцый, выдадзеныя ў 1995, 1996 і 1999 гг., часопіс "Байрам". Тым не менш новымі з'яўляюцца матэрыялы, прысвечаныя перыяду 1917–1944 гг. (раздзелы VIII–XI). У некаторай ступені яны маюць дачыненне і да тэрыторыі Заходняй Беларусі, якая ўваходзіла ў склад II Рэчы Паспалітай. На мой погляд, менавіта гэты перыяд менш за ўсё распрацаваны ў нашай гісторыяграфіі.

Новае даследванне Яна Тышкевіча напісана на высокім навуковым узроўні, выкарыстана шырокая кола архіўных і друкаваных крыніц, шэраг з якіх недаступны беларускім гісторыкам і таму вельмі цікавы для іх.

А.М. Філатава



О союзе татарской молодежи в период фашистской оккупации Беларуси

В последнее время появляется всё больше публикаций о событиях войны 1941–1945 гг., в которых делается попытка установить истину и "полную правду" в отношении сложных исторических событий и фактов периода фашистской оккупации Беларуси. В результате анализа открываемых в последние годы архивных материалов делается попытка рассмотреть истоки и причины появления и деятельности молодёжных организаций в условиях оккупационного режима в Беларуси, проведения ими молодёжной политики, а также участия молодёжи в решении политических, военных, экономических и других задач оккупационных властей.

В этой связи интересной представляется появившаяся недавно книга А. Кавалені "Прагерманскія саюзы моладзі на Беларусі. 1941–1944", Мінск, 1999. В книге автор рассматривает сложную проблему организации и деятельности в период фашистской оккупации Беларуси Союза белорусской молодёжи (СБМ), Союза русской

молодёжи (*СРМ*), Союза татарской молодёжи (*СТМ*) и Союза борьбы против большевизма (*СБСБ*).

Я, как представитель этнического татарского меньшинства на Беларуси, не являясь ни историком, ни литератором, однако все годы фашистской оккупации (1941–1944) прожил на территории Западной Беларуси в крестьянской семье в г. Клецке и вполне сознательно (*в возрасте 17–20 лет*) ощутил и испытал в деталях все тяготы оккупации, все политические и экономические действия оккупационных властей в отношении местного населения, в том числе и молодого поколения. Поэтому хотелось бы высказать свои соображения по некоторым вопросам и событиям, связанных с СТМ, которые рассмотрены в этой книге. Всё это хочу показать на примере жизни парофии мусульман г. Клецка, которая была в довоенное время если не самой большой, то одной из крупнейших татарских диаспор в Беларуси и Литве.

Какие общие впечатления от прочитанной книги? Их два:

1. Автор весьма добросовестно перелопатил огромнейшее количество литературы военного и послевоенного времени, издававшейся как в Советском Союзе, так и на временно оккупированной территории Беларуси, а также архивных материалов – Национального архива Беларуси, КГБ и др., детально систематизировал и реферировал материал, касающийся молодёжной тематики в Беларуси и опубликовал его в духе старого доперестроичного времени. В книге содержатся элементы догматизма, узости и односторонности, идеологии шапкозакидательства и победного шествия коммунизма. Большой материал критически не рассмотрен, не "пропущен через себя", в результате не сопоставлен с реалиями той ситуации, тех условий и обстановки, которые сложились на Беларуси в предвоенное время и в начале военных лет 1941–1944 гг. Например, в первом параграфе второй главы (2.1) содержатся целые страницы реферированной литературы о комсомоле, комсомольцах и школьниках Беларуси, которые якобы в первые дни войны массово и организованно под руководством Партии и ЦК комсомола встали на защиту нашей Родины и т.д. и т.п. Ничего подобного не было, а была сплошная паника, когда всё военное и гражданское руководство растерялось, началось сплошное дезертирство и тысячи командиров-офицеров и рядовых солдат, оставив тяжёлое вооружение противнику, неорганизованно ночью бежали лесными тропами

и пробирались на Восток. Причём, если военные с ручным оружием могли проходить через старую границу (*польско-советскую*), то гражданское население, включая и прибывший с СССР партийный и государственный аппарат служащих, не смогли свободно пересечь границу, так как принимались пограничниками и работниками НКВД за польских шпионов. Считаю, что большая часть литературы цитируемого параграфа книги является самоотчётом комсомольских организаций о своей "активной" деятельности в период войны и не заслуживает серьёзного внимания, а чтение этого параграфа вызывает у читателей, реально переживших то время, только улыбку. Поэтому утверждение автора книги (*стр. 39*) о том, что "*нягледзячы на гэту акалічнасць, летам 1941 г. на захопленай германскімі войскамі тэрыторыі Беларусі атрымаў распаўсяджанне стыхійны рух моладзі супраць акупантаў...*" и дальше по тексту книги на стр. 39 и 40 звучит популистски и не соответствует действительности.

2. Мне представляется, что название книги не совсем соответствует её содержанию, так как книга посвящена детальному рассмотрению Союза белорусской молодёжи, его основанию, организационным принципам и политической сущности этой молодёжной организации. Что касается других организаций, таких, как Союз татарской молодёжи, Союз русской молодёжи и др., то они рассматриваются весьма поверхностно, несравненно уже и меньше, чем вопросы СБМ. Это вполне объяснимо, если эти последние союзы рассматривать с точки зрения их реального существования и их деятельности в период оккупации. В действительности, никаких практических действий со стороны этих союзов не было и ставить их на один уровень с СБМ неверно и по крайней мере несерьёзно. Поэтому и публикаций об этих трёх союзах практически не было. Об этом указывает сам автор на стр. 13, что "*аб за- снаванні Саюза татарскай моладзі, Саюза рускай моладзі, Саюза барацьбы супраць бальшавізма, іх ролі і месцы ў маладзёжным асяроддзі, навуковых публікацый да пачатку 90-х гадоў наогул не існавала*". Поэтому на стр. 15 книги автор пишет, что разгляд і асвятленне гістарычнага вопыту дзейнасці СТМ, СРМ, СБСБ ажыццяўляліся на падставе дакументаў і матэрыялаў, змешчаных у нац. архіве, у фондах Бел. дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчынай вайны і часткова ў архіве Камітэта дзяржаўнай бяспекі РБ".

И действительно так, не существовало публикаций потому, что не существовало в реальной жизни Союза татарской молодёжи. Этот союз существовал номинально только в умах отдельных, очень немногих, оторвавшихся от народа представителей татарского муфтиата в г. Вильнюсе, а также после освобождения Западной Беларуси Советской Армией в головах сотрудников Госбезопасности, которые, выдавая желаемое за действительное, утверждали, что в городах Беларуси с татарской диаспорой в период оккупации существовала разветвлённая сеть молодёжной профашистски настроенной татарской организации, которая представляла большую опасность советскому государству. Информацию о деятельности СТМ автор книги, повидимому, получил из архива КГБ по материалам допроса номинально существовавшего начальника штаба СТМ Якубовского Х., который был арестован органами НКВД в конце 1944 г. и осуждён на 5 лет лишения свободы. В действительности среди татарских диаспор гг. Клецк, Ляховичи, Мир, Орда, Иваново и др. об этом Союзе в течение всех трёх лет оккупации никто и ничего не знал и не слышал ни о его создании, политической направленности, ни о его деятельности.

Да, Якубовский Х. неоднократно приезжал в 1943–1944 гг. вместе с женой в г. Клецк, но не для агитации и организации СТМ, а посещал родителей своей жены Тамары Богушевич, на которой был женат с 1943 г. При этом только в узком кругу своей семьи иногда высказывал, как крамольную, мысль об объединении татар в какую-либо татарскую организацию, но он был очень осторожным и здравомыслящим человеком и, зная о ситуации в 1944 г. на советско-германском фронте, вполне осознавал ту опасность, которая грозила ему после прихода Красной Армии в случае реального создания СТМ.

Вспоминая о временах более чем 50-летней давности, а с ними о прогерманских союзах молодёжи в период оккупации Беларуси, следует подчеркнуть, что СТМ и СБМ по своему значению и потенциальной возможности – это две разновесовые и разновеликие категории, поэтому они не могут сравниваться друг с другом. Существовавшие в довоенное время и в период фашистской оккупации политическая, демографическая и социально-экономическая ситуации были такими, что говорить о создании татарской политической молодёжной организации на территории Беларуси вряд ли

возможно. В подтверждение этому следует указать на два, на мой взгляд, чрезвычайно важных обстоятельства:

1. В период оккупации Беларуси отсутствовала национальная идея, за которую можно было агитировать, поднимать татарскую молодёжь и вести её на войну. О такой идее ничего не говорит автор книги и этой идеи не было у муфтиата мусульман Беларуси и муфтия Я. Шинкевича, ни у его ближайшего окружения, у т. наз. элиты в г. Вильнюсе. За что и за кого предполагалось идти воевать? За новую Европу и великую Германию в ней? Это было слишком абстрактное понятие для микромира татар Беларуси. За буржуазную Польшу, в которой жили татары до сентября 1939 г.? Так в 1941–1944 гг. её уже не было, и её разбили те же фашисты, на стороне которых предполагалось быть Союзу татарской молодёжи. Эта идея татарам и их молодёжи была не очень близкой и понятной, хотя муфтий и его окружение, видимо, её поддерживали, так как они были на службе у польского государства и некоторые из них жили безбедно. Идти воевать за Крым? Это также очередная фантазия, так как татарская молодёжь, о которой идёт речь, родилась и жила в Польше, не знала крымского языка, ничего не знала ни о Крыме, ни о крымских обычаях. Автор книги указывает, что СТМ было создано под названием "Бирлик", что в переводе означает злучэнне, объединение. Спрашивается, объединение кого с кем? Западной Беларуси с Восточной? Вряд ли, потому что к началу войны 1941 г. этому объединению было всего полтора года, за которые татары не смогли ощутить особых достоинств объединённого советского государства и поэтому особого патриотизма к этому государству у них в то время ещё не было. Поэтому все отмеченные в книге организационные попытки создания Союза татарской молодёжи ложились на неподготовленную почву и встречали полную инертность со стороны этой молодёжи.

Среди инициаторов создания СТМ, как следует из книги, был муфтий татар Беларуси Я. Шинкевич. Лично мне не довелось его видеть, но по рассказам татар старшего поколения могу подтвердить, что это был далёкий от политики, глубоко верующий мусульманин, в довоенное время совершивший Хадж в Мекку и Медину, имел высшее духовное и светское образование, которые он получил ещё в начале 20-х годов нашего столетия. Вместе со своим ближайшим окружением — муфтиатом жил и работал в

г. Вильнюсе. Они были далеки от основной массы татар-мусульман Беларуси. Достаточно сказать, что за весь довоенный период (1926–1939 гг.) и в военное время муфтий ни одного раза не был в таких татарских диаспорах, как Клецк, Ляховичи, Осмолово, Мир, хотя в этих местах существовали татарские мечети и обслуживающие их муллы. Ко времени фашистской оккупации число этой татарской элиты резко сократилось, т.к. в период 1939–1941 гг. многие из них (*братья Кричинские, Ахматович, Туган-Барановский, Воронович и др.*) были репрессированы Советской властью, а некоторые погибли. Считаю, что цитируемые автором книги выступления в период оккупации Я. Шинкевича не были результатом его внутреннего убеждения, а больше совершились по долгу его службы.

2. Татарская этническая общность Беларуси не имела той основы и фундамента для создания организаций типа СТМ, что вполне очевидно из количества проживавших тогда и проживающих сейчас татар на территории Беларуси и Литвы. Всего до начала войны в Западной Беларуси и Литве проживало 6 тысяч татар, рассредоточенных более чем в 20 населенных пунктах. Часть из них после начала войны осталась в Литве и поэтому это количество с учётом Восточной Беларуси сохранилось на уровне 5–6 тысяч. Если у 6–8 миллионного белорусского народа Союз белорусской молодёжи насчитывал, по данным автора книги, 12–15 тысяч человек, то исходя из количественного соотношения татар и Белорусов СТМ должна была состоять из 12–15 человек. Можно ли всерьёз говорить об этой политической организации?

Всё это татарское население было занято тяжёлым физическим трудом в малоземельном сельском хозяйстве, огородничестве и гарбарстве. Для выживания и сохранения своих многодетных семей все члены семьи, начиная с детского возраста, должны были тяжело работать от темна до темна без использования какой-либо техники и в тяжёлых антисанитарных условиях, особенно в гарбарстве при выработке кож. Практически всё взрослое население и большинство молодёжи вообще не имели никакого образования, даже не умели читать и писать. Большинство из них, в том числе и муллы при мечетях, были малограмотными и в отношении мусульманской религии, из-за чего национальное самосознание их было весьма низким, а патриотическое воспитание у них в условиях

проживания в Польше также отсутствовало. Могли ли эти татары всерьёз заниматься политикой и организацией каких-то союзов? Нет, нет и ещё раз нет. Это была инертная малограмотная и в политическом отношении совершенно аморфная масса, для которой все жизненные интересы были сосредоточены только на выживании. Поэтому редкие посещения татарских диаспор отдельными представителями интеллигенции и муфтиата из Вильнюса с намерением оживить политическую и культурную жизнь не находили никакой поддержки. Так, посетивший Клецк в 1944 г. указанный в книге (*стр. 165*) А.Смайкевич в качестве муллы г. Минска пытался завербовать хотя бы несколько татар в отряд охраны генерального комисариата в Минске, однако ни один мужчина молодого и среднего возраста не пошёл на такую провокацию. Клецкие татары были очень осторожными в политике, категорически отказывались и не принимали никакого участия в военных и правоохранительных организациях в течение всех периодов смены власти в Беларуси (*в 1939, 1941, 1944 гг.*).

Таким образом, реальной базы для создания татарской молодёжной организации на основе малочисленных татарских диаспор Беларуси не существовало. Возможно, это явилось одной из основных причин такого длительного процесса организации СТМ. Как пишет автор книги (*стр. 165*) "перамовы муфція Я.Шынкевіча аб арганізацыі Саюза татарскай моладзі з Генеральным камісарам Беларусі пачаліся з лета 1942 г. Аднак выказаныя ім прапановы не выклікалі асаблівага ўражання ў германскага кіраўніцтва". Были и другие весьма важные причины, об одной из них автор книги на стр. 165 пишет, что "дзяржаўная расавая нацысцкая ідэалогія перашкаджала акупацыйным уладам наладзіць цеснае супрацоўніцтва з прадстаўнікамі татар. Гэтыя ўлады не лічылі татар кроўнымі родзічамі арыйцаў". И дальше на стр 168 автор книги сообщает, что настойливые звароты муфція Я. Шынкевіча дазволіць разбудову маладежнага мусульманскага саюза ў Генеральная акрузе далі становучыя вынікі толькі ў сакавіку 1944 г., калі пачалася падыхтоўчая праца, якая дала свае вынікі: у літоўскім градзе Оліта 19 мая 1944 г. адбылося ганаровае адкрыццё арганізацыі Саюз татарскай моладзі" (*стр. 170*). То есть указанный Союз получил своё официальное признание за 1,5 месяца до освобождения Беларуси от немецко-фашистских оккупантов.

С учётом изложенного выше, можно ли всерьёз принимать утверждения автора книги о том, что "шла работа по созданию в местах компактного проживания татар-мусульман организационных центров-комитетов, которых в конце февраля 1944г. было три: Минский, Клецкий и Ляховичский", и как будто "у камітэтах праводзілася работа па выяўленню і ўліку мусульманскага насельніцтва, яго арганізацыі на выкананне ваенна-гаспадарчых планаў германскага рэйха" (стр 167).

Мне не хотелось бы точно утверждать о работе Минского татарского комитета, т.к. в Минске в то время я не был, однако по рассказу покойного мусульманина из Минска Ш. Раецкого указанный в книге его брат Р. Раецкий посетил в начале 1944 г. только один раз татарское собрание в Минске, за что потом после освобождения Минска в конце 1944 г. был осуждён на 5 лет лишения свободы. Что касается Клецкого и Ляховичского татарских комитетов, то совершенно определённо могу сказать, что в Клецкой диаспоре, в которой проживало 35 татарских семей с общим количеством 220 человек, а в Ляховичской ещё вдвое меньше, и где все события становятся тотчас же известны всем, не существовало никаких организационных центров-комитетов, а так называемые члены этих комитетов, указанные автором книги, сами не знали даже об этом, в Клецке не собирались никакие собрания, не велось никакой организационной и подготовительной работы. Это всё результаты допросов мнимых руководителей СТМ, в том числе "начальника штаба" Х. Якубовского, проводившихся после освобождения Беларуси в конце 1944 г. по методам недалёких тому времени предвоенных лет 1937–1938.

Так идея о Союзе татарской молодёжи, рождённая в умах людей, далёких от реальной жизни и татарского народа, и попавшая затем в архивы преступной сталинской службы безопасности, явилась тем "материалом", на основе которого современные историки пытаются установить "истину и полную правду" в новейшей истории.

Х.М. Александрович



Дзмітры Ліхачоў – сумленне Расіі

Такімі словамі казалі аб Д.С. Ліхачове, сыйшоўшым у іншы свет 30 верасня 1999 г. пасля дзеяноста двух гадоў зямного жыцця. Апошняе сумленне Расіі – казалі расіяне, успамінаючы пры тым пакінуўшага гэты свет раней Андрэя Дзмітрыевіча Сахарава. Людзі такога кшталту прыходзяць у свет ці не раз у тысячу гадоў. Чалавецтва імкліва рушыць уперад, а іх усё меней і яны ўсё больш неабходныя. І аглядаемся мы на іх сышоўшых, каб было на кім вымяраць чалавечыя якасці і духоўныя каштоўнасці.

Д.С. Ліхачоў быў пасланы людзям амаль на цэлы век. У любові і даверы да вялікага мысліцеля, вучонага, патрыёта сыходзліся прадстаўнікі розных узростаў, прафесій і рангаў. Яго шанавалі і паважалі, як ні цяжка цяпер уявіць, людзі простыя і ўладутрымаючыя. Яго ціхі голас гучыў звонам. Не маючы высокіх пасад, працуючы ў Пушкінскім доме, ён быў вядучым аўтарытэтам у галіне культуры, заснавальнікам гісторыі старожытнай рускай літаратуры. Яго жыццё сведчыць, што інтэлігент сваім сумленнем, інтэлектам, мужнасцю можа ўздзейнічаць на жыццё грамадства ў цэлым, на грамадскую думку.

Жыццё Д.С. Ліхачова было нялёгкім, няпростым. Не атрымаўшы дыплома аб заканчэнні універсітэта, ён трапіў у кіпцюры КДБ. 9 месяцаў арышту, 5 гадоў савецкіх лагераў на Салаўках. Другія універсітэты далі сваю адукацию. Але перамены ў жыцці Расіі змянілі стаўленне афіцыйных улад да вучонага: пераследаванне быlyмі ўладамі і сустрэчы дзеля атрымання парады з дзяржаўнымі кіраўнікамі самых высокіх узроўняў часоў пачатку дэмакратычнай перабудовы грамадства, маўклівая ў пэўнай ступені спадчына ў паўтары тысячы навуковых прац і на ўсю краіну і за межы жывы голас з дэпутацкай трибуны, дзяржаўныя ўзнагароды і поціск яго рукі як узнагарода.

Чалавек, які перасягнуў межы часу, межы дзяржавы і межы нацыянальныя. Ён на ўсе часы і ён агульначалавечы. Але ён агульначалавечы ад свайго, ад сваіх каранёў і ад вытокаў. І таму ён настаўнік. Наш і ваш заступнік перад нашым агульным Богам. Спадзяёмся, што яго думкі з Вышыні пранікнуць у сэрцы людзей і навучаць “вялікіх” паважаць “меншых”, кожнага спасцігнуць скарбы свайго народу і прынесці іх у агульную скарбонку, каб мець права карыстацца яе здабыткамі.

P. Александровіч



Некоторые социально-психологические особенности мусульман Западной Беларуси середины 20-го века

Этнические общности со своими острыми и сложными проблемами вероисповедания, социально-экономического и культурного развития занимают важную роль в истории народов и всего человечества. Изначальные поселения татар-мусульман в центре Европы были островками социально-исторических категорий людей с общностью языка, экономической жизни, психического склада, традиций, культуры, национального самосознания, религии и общего происхождения. Благоприятные климатические условия проживания татар оказывали положительное влияние на характер трудовой деятельности, на специфику повседневной жизни, а компактное проживание их в начальные периоды поселения способствовало сохранению ими всех этих элементов этнической специфики. Однако жизнь и развитие человечества сопровождалась территориальным смешением народов и народностей, массовой миграцией людей между странами, регионами и местами их поселения. История развития многих этнических общин показывает, что родной язык стойко сохраняется только в пределах коренной этнической территории народа. Когда же представители одной национальности начинают жить в смешении с инонациональными группами вдали от родной территории и в состоянии расселения, то появляются дву- и трёхязычие, а затем наступает и потеря родного языка. Такое произошло несколько веков тому назад с татарской этнической общиной, разобщение которой привело к потере родного языка и явилось началом процесса ассимиляции татар другими народами. После языковой ассимиляции в зависимости от условий и действия ряда факторов наступает культурно-бытовая ассимиляция, а затем отход от религии и потеря тесно связанного с ней национального или этнического самосознания.

С чем пришли белорусско-литовские татары как этническая общность к 20-му столетию, какие характеризующие их этнические компоненты исчезли, видоизменились и какими из них можно характеризовать татар середины 20-го столетия? По-видимому, из

оставшихся элементов этнических характеристик белорусско-литовских татар сохраняются элементы национальной культуры, характера и психического склада, а в Западной Беларуси – и религии.

Охарактеризовать однозначно характер и психический склад народности сложно и практически невозможно. В литературе социальная психология разработана слабо. В материалах 2-ой международной практической конференции "Исламская культура татар-мусульман Беларуси..." (Минск, 1996, ч. 1) в статье "О соотношении понятий национальная психология, национальный характер и национальный менталитет" (стр. 76) к сожалению, ничего не сказано о характере татарской общности. Анализ литературы по вопросам национальной культуры и психического склада этнических групп людей показывает, что по данному вопросу существуют два мнения: первое связывает психический склад этнической общности с физическими, телесными и антропологическими возможностями этих людей. Однако этот путь как антинаучный потерпел окончательное банкротство, т.к. многочисленными опытами подтверждено, что дети, воспитанные из одного племени в другой социально-культурной среде и не общавшиеся со своими соплеменниками, не обнаруживали комплекса особенностей своего рода. Общепризнанным в настоящее время является второе мнение о том, что существующие особенности психического склада лежат не в природных, а в историческо сложившихся конкретных экономических, социальных, культурных условиях данной эпохи, данного общества и в особенностях жизни каждого народа.

В соответствии с этим под национальным характером белорусско-литовских татар в 20-м веке следует понимать их своеобразный психический склад или комплекс психологических черт, который сложился в течение длительной жизни среди белорусского, польского и литовского народов и который влияет на их поведение и поступки. В этой связи хотелось бы изложить некоторые свои наблюдения, базирующиеся на жизни этнической диаспоры мусульман г. Клецка, которая является представительной и мало чем отличается от других татарских диаспор Западной Беларуси. Благодаря длительному совместному проживанию с белорусским народом национальный характер мусульман Западной Беларуси формировался под влиянием биологических, социальных, национальных факторов окружающих их народов. Естественно, что

национальный характер татар включил в себя совокупность психологических черт, которые были в большей или меньшей степени свойственны окружающему их белорусскому, польскому и литовскому народам в конкретных условиях их жизни. Длительное проживание и наблюдение за поведением, поступками и действиями, в том числе и в экстремальных ситуациях, позволяет мне охарактеризовать эти народы и проживающих с ними татар, такими присущими им национальными чертами характера, как трудолюбие и миролюбие, прилежание и открытость, доброжелательность, памяркоўнасць и толерантность.

Этническая общность белорусско-литовских татар, представленная диаспорой г. Клецка, совместно с белорусским народом в 20-м столетии жила в сложных историко-политических, экономических, культурных и географических условиях: первые 20 лет – в царской России со слабо развитой экономикой, частной собственностью на землю при благоприятном отношении к религии и верующим мусульманам, следующее 20-летие – в буржуазной Польше с рыночной экономикой, низким уровнем научно-технического прогресса при уважительном отношении и государственной поддержке религии, последующее 5-летие – это период военных катаклизмов с двухлетним периодом освобождения Западной Беларуси советскими войсками и трёхлетним периодом оккупации немецко-фашистскими войсками, и наконец последние полвека – это период социалистического и коммунистического образа жизни и активного внедрения в сознание людей атеистической идеологии.

Одним из основных отличий социальных элементов психического склада татар в составе белорусского народа явилось их социально-классовое и профессиональное положение в обществе и связанное с ним воспитание, привычки, участие в общественной жизни и образовании. Примерно половина татар на протяжении многих лет владела землёй в полевых условиях (3–5 га) и приусадебными участками, которые передавались и делились по наследству между членами семьи, в основном мужской её части. Поскольку семьи были многодетными (в начале века 6–8 детей, в середине века – 4–5), то к 40-м годам наделы земли стали уменьшаться, а вопросы быта и выживания этой сравнительно обеспеченной части татар целиком зависели от их трудолюбия и естественных климатических условий. При отсутствии средств механизации

и преобладающем ручном труде жизнь этой части татар была тяжёлой, причём характерной чертой того времени было то, что чем больше было земли, тем больше необходимо было на ней работать, а блага труда зависели от состава семьи – количества трудоспособных и числа её членов.

По своей сельскохозяйственной идеологии и по используемым орудиям труда татары ничем не отличались от окружающих их белорусских тружеников. Это были люди-созидатели, чувствовали себя хозяевами на своей земле, а не временщиками, уважительно относились к труду, который выполняли добросовестно и качественно, экономно и бережно использовали сырьевые, денежные и материальные средства. Отношения как внутри мусульманской общины, так и с окружающими инонациональными членами общества были уважительными и доброжелательными. Находясь в капиталистическом обществе в условиях рыночной экономики, татары Западной Беларуси жили лучше, чем в восточной её части. Они распоряжались полностью плодами своего труда, благодаря чему рынки и магазины были полны товаров и продовольствия. Государство гарантировало неприкосновенность их частной собственности и уважительное отношение к людям трудолюбивым и зажиточным, что в свою очередь вызывало соответствующее отношение народа к власти. Татары, как и все крестьяне, налоги за землю платили не натурой, а деньгами. Средства для этого, видимо, у них были, так как после освобождения Западной Беларуси в 1939 г., во избежание коллективизации, они согласны были платить даже двойные налоги. Одного не могли понять татары-крестьяне после 1939 г. – это почему в середине августа месяца, не убрав весь урожай в поле, необходимо было срочно молотить рожь и везти её в виде налога государству с оркестром во главе колонны.

Вторая половина татар, в т.ч. не владевшая наделами полевой земли, обязана была заниматься огородничеством как на небольших своих участках земли, так и на арендованных, а также гарбарством. Огородники-татары пользовались во всей округе особой славой. В отличие от окружающих их сельчан, они выращивали высококачественные и полезные овощи, которые пользовались большим спросом и которыми они торговали на рынках не только г. Клецка, но и прилегающих городов Несвижа, Синявки, Баранович. К сожалению, такого рынка сбыта, как в настоящее время имеется

в г. Минске, у татар не было, поэтому и особого богатства с огородничества они не наживали – ведь нередко за полный воз огурцов на рынке они могли купить только один воз дров, хотя затраты труда на овощную продукцию были несомненно большими. Гарбарство – это специальность, которую лучше всех освоили татары. Условия труда при обработке и производстве кож были очень тяжёлыми, они характеризовались преобладанием ручного труда, отсутствием средств механизации и техники безопасности, а также работой в тяжёлых антисанитарных условиях. Немногие из инонациональных граждан г. Клецка могли так качественно освоить эту профессию и успешно ею заниматься. В этой связи хотелось бы отметить, что при посещении автором одного из химических комбинатов Урала, в частности цеха по производству хлорной извести, экскурсовод сообщил, что "в этом цеху могут и работают только татары, люди другой национальности больше 2-3 дней не выдерживают".

Естественно, что капиталистический образ жизни не лишен был многих недостатков и оказывал соответствующее негативное влияние на психический склад татар-мусульман. Крупнейшие из них – это отсутствие свободного и бесплатного образования, и особенно высшего, платная и малодоступная медицина, недоступность технических средств производства и др. Среди трудового населения преобладали мелкособственнические интересы, проявления замкнутости, зависти и изолированности от коллектива, что оказывало отрицательное влияние на взаимоотношения в обществе. Отдельные татары, также как и окружающие их белорусы, целиком находились во "власти земли" и жажды накопления, расширения своих земельных наделов, приобретения недвижимости и др. Одной из особенностей черт характера мусульман, проживающих в глубинке вдали от крупных городов, была внешняя их подавленность, их замкнутость, притерпелость к окружающим условиям и малая коммуникабельность с другими членами общества. Отношения между татарами, также как и родственные связи среди них, нельзя было назвать образцово-идеальными, любвеобильными, чистосердечными и жизнерадостными: совершенно обычным явлением было редкое посещение друг друга, необязательные посещения и поздравления в праздники и дни рождения, а родственные связи на далёком расстоянии почти угасали. Такие отношения особенно контрастировали с отношениями среди других национальных меньшинств. В

характере татар, как и окружающих их белорусов, преобладали черты терпимости, памяркоўнасці, безразличия и чрезмерной толерантности, полурабской психологии, что сказывалось на слабости национального самосознания татар. Возможно, такие черты уже стали у татар природными, так как при всех меняющихся государственных устройствах они были если не угнетаемым, то и не привилегированным меньшинством, но вероятнее всего такие черты их психики обусловлены тяжёлым социально-экономическим положением при любой власти, их тяжёлым физическим трудом, недостаточным контактированием их детей в школах и, как результат, недостаточной образованностью и невысоким интеллектуальным уровнем.

Работа в таких тяжёлых условиях как в сельском хозяйстве, так и в гарбарстве оказывала отрицательное влияние на психическое состояние татар, на их здоровье, на продолжительность жизни, а самое главное, не способствовала появлению интереса к культуре и получению образования. Татары мало и пассивно участвовали в тех мероприятиях, которые проводила интеллигенция татар, насчитывающая не более 1–2 десятков человек из г. Вильнюса и его окрестностей. Периферийная часть татар – это была серая масса, которая была неграмотной и, из-за тяжёлой физической работы и отсутствия интереса к учёбе со стороны родителей детей, не хотела даже учиться в начальной школе.

Однако нельзя обобщать характерные черты отдельных индивидуумов на всю этническую общность, поэтому, как и среди любых народностей, среди татар были и приятные исключения. Длительное проживание татар в благоприятной географической среде среди белорусского народа с памяркоўным менталитетом, одинаковые с ним социально-профессиональное положение и связанное с этим воспитание, а в отдельных случаях и образование, а также подчинение религиозным нормам поведения и ритму социально-экономической жизни этого края способствовало тому, что среди татар-мусульман выделялись отдельные индивидуумы с наделёнными специфически личными чертами, которые были присущи и другим народам. Такие личности пользовались большим авторитетом как среди общества, так и у государства, благодаря чему выполняли большую и полезную работу. В подтверждение этого хотелось бы привести несколько примеров из жизни Клецкой


мусульманской диаспоры предвоенного времени. Наш отец, истинно верующий мусульманин Александрович Мустафа Иосифович, родившийся в конце 19-го века в многодетной татарской семье с 12 га земли в г. Клецке, имел начальное образование, однако обладал врождённым рассудительным умом, тактом и большой тягой к знаниям и самообразованию. Это позволило ему приобрести с годами жизненный опыт и развить природный дар принимать правильные решения в сложных житейских обстоятельствах. Непрерывно повышая своё самообразование, он успешно овладел польским языком и польской грамотой. Уже в 30-летнем возрасте, благодаря благожелательному отношению к людям, он стал на общественных началах доверенным лицом магистрата г. Клецка, выполняя функции уполномоченного при оказании материальной помощи малообеспеченным людям, проживавших на пяти улицах города (*opiekun społeczny*). В свои 35 лет он проявил свои способности в другом сложном мероприятии. Так, в 1935–1936 гг. польские власти проводили "хуторизацию" земель, т.е. обмеряли наделы всех владельцев, как татарской, так и других национальностей г. Клецка, земель, которые были в виде узких и длинных полосок в различных направлениях от города, с тем, чтобы свести их в единый участок (*xutor*). Геодезист (*mierniczy*) для этих целей был приглашён из центральной Польши, а для улаживания конфликтных ситуаций при выделении новых участков помощником и уполномоченным представителем всех крестьян (более 100 хозяйств) г. Клецка был единогласно избран всеми крестьянами на общественных началах как наиболее честный и добросовестный М. Александрович. Он с этой задачей справился отлично, т.к. после проведения этого довольно склочного мероприятия в городские власти не поступило ни одной жалобы. Такая позиция в общественной жизни города позволила М. Александровичу в будущем принять активное участие в культурной и религиозной жизни мусульман г. Клецка. Так, в 1936 г. он принимал участие в съезде мусульман Польши в г. Варшаве, в котором принимали участие татары Идель-Урала и с которого М. Александрович впервые привёз слова и мелодию татарского гимна, часто исполнявшегося в Клецке:



Представители клецкой и слонимской парохии на съезде мусульман Польши в Варшаве. 1936 г. Крайний справа М. Александрович (Клецк) второй слева А. Абрамович (Клецк), в центре – майор польской армии в отставке Чайнский с женой (Слоним).



М. Александрович среди участников съезда мусульман России в г. Уфа. 1946 г. (в середине 1-го ряда)



М. Александрович и М. Шабанович – имам мечети г. Ивье, среди членов муфтията г. Уфа. 1946 г.

«Айда татар, айда алта
Сиум би каюм долди

.....
Искин ган леры юлей дан»

В 1946 г., будучи муллой клецкой парофии, участвовал в съезде мусульман России в г. Уфе, а затем до 1954 г. успешноправлялся на посту муллы клецкой парофии.

Несомненно, что большая заслуга в участии М. Александровича в указанных мероприятиях принадлежала его жене, нашей матери Айше Александрович. Женщины физически не так сильны, им труднее сочетать выполнение домашних обязанностей с продолжением самообразования и повышением своего культурного уровня. Однако эти обстоятельства не повлияли на национальную активность матери. Она одна из немногих женщин клецкой диаспоры, которая прочитала (*перепела*) 21 раз Священный Коран во время месяцев Рамазан. Айша Александрович – дочь Алея Александровича, дворянина, интеллигентного и благородного семьянина, в начале века владевшего 12 га земли, довольно образованного, читавшего в то время романы Л.Н. Толстого. В период 1917–1920 гг. после получения начального образования вместе со своим братом Адамом она была в эмиграции в г. Оренбурге, где работала кассиром в центральном универмаге. После окончания Первой мировой войны и перехода Западной Беларуси и г. Клецка к Польше, мать, несмотря ни на какие уговоры (*директор универмага, башкирский татарин предлагал ей выйти за него замуж*), испугавшись бытования там многожёнства, вместе с братом Адамом немедленно возвратилась в Клецк.



Айша Александрович (в центре) с подругами в период эвакуации в г. Оренбурге. 1919 г.



Встреча молодежи клецкой парохии с представителями интеллигентии г. Вильнюса. 1936 г. В центре Ева Якубовская (Воронович) – студентка Варшавского политехнического института, слева от неё – Леон Найман мирза Кричинский – редактор журнала *Życie Tatarskie*, справа от неё Адам Александрович, в третьем ряду в центре стоит Станислав Кричинский – известный историк польско-литовских татар.

Несколько слов о её брате, моём дяде, Адаме Александровиче. Ещё до Первой мировой войны он окончил реальное училище, затем в период Первой мировой войны перед продвигающимся западным фронтом ему пришлось эвакуироваться в Оренбургскую область. Однако, уйдя от немецких и польских оккупантов, он попадает в сферу действия белых и красных бандформирований на Урале, где неоднократно находился на грани смерти. Спасаясь от голода, работал в соляных шахтах, часто вынося в карманах поваренную соль для обмена на продукты питания. Возвратившись из эвакуации, Адам Александрович активно включился в изучение и освоение польского языка и польской грамоты, что позволило ему стать высокообразованным и достойным представителем интеллигенции г. Клецка. Используя природный дар вдумчивого и весьма рассудительного человека и непрерывное стремление к самообразованию и постижению основ юриспруденции, он в предвоенные годы (1930–1939) единственный в Клецком районе имел лицензию на уровне адвоката для ведения офиса по оформлению и представлению дел в судебные и административные органы (*Biuro pisania podac do władz administracyjnych i sądowych*). Благодаря своей рассудительности, глубокому знанию предмета и, главное, доброжелательному отношению к людям, он пользовался большим авто-

ритетом, а оформленные им дела практически всегда положительно решались в различных судебных и административных инстанциях. Был активным участником мероприятий, проводимых представителями интеллигенции г. Вильнюса.

Достойными продолжателями своего отца стали его дети: Али Адамович Александрович закончил Минский юридический институт, в чине полковника милиции длительное время работал начальником милиции Докшицкого района, жена его Фаина Александрович возглавляет в настоящее время Докшицкую мусульманскую парохию. Дочь Адама Александровича Софья работала главным бухгалтером клецкого райпромкомбината, сын Иосиф Адамович был директором мебельного магазина г. Клецка, сын Эмир Адамович – главный энергетик Гомельэнерго.

В психическом складе татар Западной Беларуси довоенного времени, в отличие от татар Восточной Беларуси определённые черты были обусловлены религиозным влиянием и религиозными нормами поведения. Компактное проживание татар, благоприятное отношение государства к религии способствовали тому, что под влиянием религиозной мусульманской идеологии они вели сравнительно замкнутый и изолированный образ жизни, сохраняя обычаи, привычки, жизненные порядки и нормы поведения традиционной национальной культуры старших поколений. Обыденное сознание, привычки к определённому поведению в обществе и быту стойко поддерживались воспитанием в семье. Нередко они усваивались слепо, некритически и пассивно, а иногда принуждением. Иногда представления, полученные отдельными членами диаспоры в школе или средствах массовой информации, сталкивались с требованиями, которые бытовали в семье и ближайшем окружении. Расселённые в начальный период компактно, татары сохраняли традицию одно(моно)национальных супружеских браков и тесных родственных связей. Существовал и в полной мере реализовывался на практике обычай уплаты калыма (*пасага*) в качестве приданного за невесту, были случаи женитьбы людей, находящихся в недалёком родстве. Нормы поведения, сложившиеся под воздействием религии, оказывали большое влияние на психологию татар в быту, в т.ч. на отношение к межнациональным бракам. Эти отношения не всегда являлись следствием предубеждения и неосознанного действия, соответствующего обычаям прошлого, а было иногда реакцией на какие-то известные и конкретные жизненные ситуации.

В отдалённых от крупных городов татарских диаспорах, отличающихся преобладанием физического труда, как основного средства к существованию, и многодетных семьях сравнительно мало внимания уделялось культуре и образованию. Длительный истори-

ческий период существования и развития татарской общности показывает, что на формирование отношений к событиям и явлениям окружающей действительности, а также на национальную активность особенно большое влияние оказывает образование. Оно даёт людям общекультурную информацию, расширяющую кругозор человека и помогающую понять и правильно оценивать жизненные ситуации, научные представления об окружающем мире, благоприятно воздействует на межнациональные конфликты и помогает усваивать достижения культуры других народов. О стремлении к знаниям мусульманами клецкой парохии мною было рассказано ранее ("Байрам" №). Следует лишь добавить, что общий культурный уровень татар, заинтересованность в создании национальных духовных ценностей всецело зависит от интеллигенции как наиболее чувствительной к прошлому нации, к её культуре и наиболее активного выразителя национального самосознания. Национальный характер и психический склад белорусско-литовских татар, существование которых измеряется шестью столетиями – это не врождённые качества, передающиеся из поколения в поколение, а сильно менялись в различных исторических периодах их жизни. Появившаяся в новых природных условиях Центральной Европы специфическая группа татар со временем стала сильно отличаться от своих коренных родичей и в этом отношении стала приближаться к своим соседям – белорусам, полякам, литовцам. Этому особенно способствовало то, что в 20-м столетии исторический прогресс, обусловленный развитием производства, вносил всё новые и новые изменения в жизнь людей, в результате чего менялось взаимодействие людей с природой и их взаимоотношения между собой, а вместе с этим и непрерывно трансформировалась жизнь мусульман.

Особо разительные изменения произошли в жизни мусульман Западной Беларуси за годы советской власти – ликвидация частной собственности на землю и средства производства, распространение марксистской идеологии и антирелигиозного мировоззрения, распространение грамотности, индустриализация страны и коллективизация сельского хозяйства, развитие научно-технического прогресса, урбанизация, интенсивная миграция людей в военные годы и другие процессы приводили к формированию другого образа жизни, новых привычек, интересов, культурных и моральных ценностей. Всё это, конечно, привело к сильному изменению в конце 20-го века психологических качеств и характеристик белорусско-литовско-польских татар, выявление которых требует дальнейшего исследования.

Х.М. Александрович



Успаміны пра мусульман з Татарскай вуліцы

(1939 – 1945 гг.)

Паважаныя мусульмане, я хачу вам расказаць пра невялікую мясцовасць, дзе да 1945 г. жыло каля 100 татар. Пры ўспамінах у мяне на сэрцы становіца цяжка і балюча, бо праз пару гадоў, а пра гэта гаворыць усё, не будзе каму нават і памаліцца. Забудуцца мясцовыя жыхары, што жыла там калісьці суполка татар. Забудуцца і самі выхадцы з гэтых прыгожых месц, што іх бацькі адсюль.

Сёння там жыве адна пажылая жанчына, якая прызнае сваё татарскае паходжанне. І я могу з упэўненасцю сцвярджаць, што калі яе не стане, то гэта так і будзе. Застанецца толькі адзін смутны ўспамін у выглядзе старога і добра размешчанага мізара. У мяне не хопіць слоў, каб выказаць усю ту прыгажосць, якая навокал і асабліва перад ім. Фотаздымак вам дапаможа лепей гэта ўявіць.

Ён быў зроблены ў 1993, але на ім ужо шмат чаго не хапае, што было ў 1939 г. Менавіта, гэта сучаснага вадзянога млына, няма ўжо дагледжаных татарскіх агародаў. Знікла шмат дамоў, якіх ужо назад не вярнуць. Мізар таксама не выглядае так, як быў у 1945 г. Няма драцянога плоту, драўлянай брамы, а яшчэ вельмі прыгожых і старых сосен. Было іх шмат і яны надавалі павагу гэтаму месцу. Помню, як нават ад маленькага ветрыку яны шумелі, як бы хацелі нагадаць людзям аб tym, каб помнілі пра гэта месца, пакуль жывуць. Савецкая ўлада загадала высякчы ўсе сосны, застаўся адзін хмызняк, сярод якога невялікія дрэвы. З цягам часу ўжо шмат магіл нельга заўважыць, і толькі старыя пазелянеўшыя камні гавораць нам, што тут ляжаць нашы продкі-адзінаверцы. Дагледжаныя магілы, што пасярэдзіне мізара, выглядаюць як востраў у акіяне. Аднак рэдка хто заглядвае сюды. Часамі адведваюць родныя, якія жывуць у іншых месцах, прыязджаюць сюды і з Польшчы.

Я думаю, што паважанаму чытачу ўжо можна растлумачыць, пра якую мясцовасць вядзеца гаворка. Калі ехаць з Навагрудка ў напрамку Баранавіч, напаткаем невялікае гарыстасе мястэчка, якое называецца Гарадзішча. Менавіта ў ім жылі ў поўнай гармоніі і вялікай павазе татары разам з палякамі, яўрэямі, беларусамі. Як я помню, паміж імі і іншымі жыхарамі не было ніякай непрыязні непараразумення. Асабліва была ўзаемная сіmpатыя паміж татарамі і беларусамі. Прычына менавіта ў tym, што пад час усіх Байрамаў, пасля малітвы група музыкантаў, складзеная з некалькіх чалавек, заходзіла ў кожны дом, дзе жылі мусульмане, і віншавала іх са святам. Галоўным у той групе быў вельмі мілы і паважаны беларус

Антось. Каб аддзячыць за прыемнае і прыгожае віншаванне, мусульмане частавалі іх або дарылі падарункі ў выглядзе розных святочных прысмакаў. Не магу стрымацца, каб не назваць некаторых з іх: пірагі з ялавічынай, гусем, з цыбуляй, сырам, капустай. Таксама былі пірагі з разынкамі, карычай, макам і шмат іншай святочнай выпечкі. Але асобнай увагі заслугоўваюць калдуны, без якіх цяжка сабе ўявіць Байрам.

Такія былі звычай ў татараў таго месца. Цэнтр Гарадзішча знаходзіцца на вялікай горцы. Каб дайсці да яго з боку вуліцы Мірскай або Наваградской, трэба ісці павольна і рабіць час ад часу адпачынкі. Месца гэта вельмі старажытнае, як мне рассказалі, знішчалі яго шмат разоў пад час сутыкненняў і войн.

Да 1939 г. дамы былі пераважна драўляныя, але сустракаліся і мураваныя. Найцікавейшай вуліцай лічылася Слонімская. Там знаходзілася сямігадовая школа, упраўленне гміны, царква, помнік Jozefa Pilsudskiego, каморнік, паліцэйскі ўчастак, урач, дантыст, яўрэйская школа і раённы суд. Вуліца Сталавіцкая была больш утульная. Размяшчаўся там кабінет урача, дзе аптэка. Мірская вуліца нічым не адрознівалася ад папярэdnіх, хіба толькі тым, што на ўзгорку была баня, каталіцкая могілкі і паравы млын. У цэнтры Гарадзішча стаяў каталіцкі касцёл, знаходзілася пажарная ахова, "kasa Stefczyka", было вялікае месца, дзе кожны аўторак праходзіў кірмаш. На Навагрудской вуліцы размяшчаўся другі кабінет урача, насупраць жыў фельдшар. Ніжэй стаяла яўрэйская сінагога. Калі ісці ўніз па гэтай вуліцы, у кірунку маста, пад якім плыве рэчка Сервіч, прыйдзем, паважаны чытач, да Татарской вуліцы, ніколькі не горшай за першыя. Як мне спавядалі, была яна падзелена на трох часткі. Па левую старану Навагрудской вуліцы насіла назуву Заламанка, па правую да мізара Першая Татарская, а пасля – Другая Татарская. Усе гэтыя невялічкія вулачкі цянуліся ўздоўж ракі Сервіч. У некаторых месцах яна была настолькі блізка, што вясной падыходзіла да самых дамоў.

Мусульманскія дамы былі драўляныя. Пераважна складаліся з дзвюх або з трох пакояў і кухні. У некаторых былі яшчэ асобна памяшканні, дзе выраблялі скуры. Гэтай справай займаліся толькі шэсць сем'яў. Мне здаецца, што ў іх гэта быў пабочны занятак. Галоўная жа справай, безумоўна, лічылася агародніцтва. Працавалі старанна і шмат, часта ад раніцы да вечара, а потым ураджай уласнымі сродкамі завозілі ў Баранавічы або ў Наваельню. Іх праца дазваляла жыць ім у сярэднім дастатку. Нягледзячы на недахоп часу, былі яны прыемныя і вясёлыя, а ў цяжкую хвіліну прыходзілі на дапамогу адзін аднаму. Часта адведвалі, дзяліліся сваімі поглядамі на розныя тэмы. Для бацькоў было за гонар, калі дзеці атрымлівалі найлепшую адукацию. Не забываліся таксама

пасылаць сваіх дзетак да Годжага, каб там яны вучыліся чытаць па-арабску і маліцца. У Гарадзішчы мячэці не было. Мусульмане гэтага мястэчка належылі да парафіі Навагрудскай. Малітвы праводзілі ў дамах і толькі тады, калі надыходзіла свята. Татары з гэтага мястэчка пераважна паходзілі з дваран. Каб пацвердзіць гэты факт, прыкладаю здабытую з вялікай цяжкасцю метрыку. Пад час перасялення татараў шмат дакументаў былі згублены. Старэйшыя людзі апавядалі, што калісьці іх продкі валодалі немалымі маёнткамі. Але розныя прычыны прывялі да іх страты. Засталіся толькі невялікія надзелы, якія з цягам часу былі зменены на агароды. Галоўныя іх дакumentы, калі не былі знішчаны ў час вайны, то зараз знаходзяцца ў архівах паміж іншымі дакumentамі.

Чытаючы гэтыя ўспаміны, паважанаму чытачу, я думаю, будзе цікава даведацца, што стала з 100-асабовай суполкай татар?

Было гэта так. 17 верасня 1939 г. на нашу зямлю прыйшла Чырвоная Армія, а разам з ёй і Савецкая ўлада. З таго часу ўсё змянілася, усё перавярнулася з ног на галаву ў жыцці людзей. Эканамічнае становішча татараў значна пагоршылася, бо ў той час над імі навісла пагроза высялення ў невядомы край. У 1941 г. адбыліся зноў змены, зямля была захоплена нямецкімі войскамі, а праз пару гадоў зноў вярнулася Чырвоная Армія. Надышоў 1945 г. Большасць татар не хацела пагадзіцца з савецкімі парадкамі, і прычына гэтаму тое, што яны не бачылі ніякай магчымасці палепшыць свой эканамічны стан. Агароды не ўяўлялі ўжо вартасці, бо хадзілі чуткі, што іх падзеляць на мінімумы кожнай сям'і або зусім забяруць. Татары, як жыхары Польшчы, прынялі рашэнне пакінуць сваю радзіму і з велізарным болем у сэрцы ў рамках рэпатрыяцыі выехалі да Польшчы. Але не ўсе змаглі зрабіць гэта, рашицца на такія перамены. Старэйшыя людзі гаварылі, што для іх гэта запозна, і што калі прыйдзе час памерці, яны хочуць быць пахаваныя на сваім мізары.

На сённяшні час няма там нікога, акрамя 67-гадовай жанчыны. Адыходзіць у небыццё яшчэ адно татарскае мястэчка. І як я пісаў вышэй, застанецца адзін смутны ўспамін – мізар.

Можа хто-небудзь, заблукаваны туды, паглядзіць і смутным голасам скажа: тут даўным-даўно жылі татары-мусульмане.

Пара ўжо закончыць мае кароткія ўспаміны, і я хачу звярнуцца да ўсіх мусульман: калі вам давядзецца быць паблізу гэтага мізара, абавязкова наведайце яго і пакланіцся ўсім, а тыя, хто могуць і ўмеюць, няхай дададуць салям і прачытаюць малітву за іх душы.

Каб вобраз Татарскай вуліцы з Гарадзішчы быў у вас поўным, дазволю сабе размясціць у гэтым месцы імёны і прозвішчы асоб,

якія ў перыяд репатрыяцыі выехалі ў Польшчу, і тых, хто застаўся на сваёй зямлі дажываць свой век:

Выехалі:

1. Багдановіч Эліаш – удзельнічаў у вайне 1939 г.
2. Багдановіч Аміня, Багдановіч Разалія, Багдановіч Адам.
3. Александровіч Зухра – удава.
4. Байрашэўскі Давыд – удзельнічаў у вайне 1939 г.
5. Байрашэўская Зоня, Байрашэўскі Аляксандр, Мураўскі Ібрагім.
6. Міськевіч Хасень, Міськевіч Айша, Міськевіч Адам, Міськевіч Давыд.
7. Міськевіч Алей, Міськевіч Гафар, Міськевіч Ісмаіл, Міськевіч Мяр’ема.
8. Міськевіч Якуб.
9. Якубоўскі Давыд – памёр у 1938 г.
10. Якубоўская Сафія, Якубоўскі Алік, Якубоўскі Ях’я.
11. Якубоўскі Мацей – удзельнічаў у вайне 1939 г.
12. Александровіч Сулейман – вывезены ў глыб СССР НКВД. У Польшчу вярнуўся ў 1947 г.
13. Александровіч Лусія, Александровіч Алік, Александровіч Муса.
14. Гембіцкая Розухна – удава.
15. Гембіцкі Мацей – не вярнуўся з вайны ў 1939 г.
16. Гембіцкі Якуб.
17. Гембіцкі Асман, Гембіцкая Зінаіда, Гембіцкі Мустафа.
18. Гембіцкі Захар, Гембіцкі Амурат.
19. Гембіцкі Юзеф – не вярнуўся з вайны ў 1939 г.
20. Гембіцкая Хадіджа – удава.
21. Гембіцкі Давыд, Гембіцкі Мустафа, Гембіцкі Саліх.
22. Байрашэўскі Алі, Байрашэўская Разалія, Байрашэўская Ева.
23. Байрашэўская Разалія, Байрашэўскі Юзеф, Байрашэўскі Яўген.
24. Багдановіч Аміня, Шагідэвіч Мустафа, Шагідэвіч Мяр’ема.
25. Шагідэвіч Бекір, Шагідэвіч Якуб, Шагідэвіч Гафар.
26. Шагідэвіч Сулейман, Шагідэвіч Фаціма, Шагідэвіч Аміня.

Засталіся на Радзіме:

1. Міськевіч Аміня – удава.
2. Міськевіч Сулейман – застаўся з маці, як апякун.
3. Міськевіч Аміня, Міськевіч Давыд, Міськевіч Адам, Міськевіч Мустафа.
4. З дому Александровіч Маруся – удава.

5. Александровіч Жэня, Александровіч Леанід.
6. Якубоўскі Мустафа – памёр у 1941 г.
7. Якубоўская Марыя – удава.
8. Якубоўскі Саліх – удзельнічаў у вайне 1939 г., застаўся як апякун з маці.
9. Якубоўская Марыя, Якубоўскі Ясь.
10. Сафарэвіч Альжуня – удава.
11. Александровіч Шабан.
12. Вaab Гафар, Вaab Фаціма.
13. Александровіч Якуб, Александровіч Мяр'ема, Александровіч Асман.
14. Александровіч Адам, Александровіч Соф'я.
15. Александровіч Якуб, Александровіч Аміня, Александровіч Жэня.
16. Александровіч Аніфа, Александровіч Каліма, Александровіч Сулейман.
17. Александровіч Якуб, Александровіч Аміня, Александровіч Мяр'ема.
18. Александровіч Ібрагім, Александровіч Сулейман.
19. Гембіцкі Мустафа, Гембіцкая Ева, Гембіцкі Якуб, Гембіцкая Аніфа.
20. Гембіцкі Якуб, Гембіцкая Фаціма, Гембіцкая Галія, Гембіцкі Ібрагім.
21. Канапацкі Ібрагім, Канапацкая Разалія, Канапацкая Жэня.
22. Канапацкая Таня, Канапацкая Ліза.
23. Лебедзь Якуб – удавец.
24. Лебедзь Юзеф – вывезены ў глыб СССР у 1940 г., да Польшчы не вярнуўся.

Ях'я Якубоўскі

(Пераклала з польскай мовы Хасеневіч Таня)

P.S. Гэты артыкул напісаў мой дзядзя, на жаль, ён ужо памёр, памерла і мая бабуля, якая паходзіла з Гарадзішча. Выконваючы апошнюю волю, мы паходзімі яе на мізары на Радзіме. Мне б хацелася што-небудзь зрабіць для іх, зрабіць у памяць тых людзей, якія жылі і працавалі, якія выжылі і з болем у сэрцы перажывалі свой ад'езд, якія спачываюць вечным сном на мізары. Я думаю, што мяне падтрымаюць усе, чый лёс быў хоць неяк звязаны з гэтым месцам. Зараз у мяне ёсць адна мэта – агароджа мізара, але без дапамогі Аллага і вашай мне яе не адолець. Таму я хачу звярнуцца да ўсіх людзей, а ў першую чаргу да мясцовай улады, да кіраўнікоў нашай мусульманскай абшчыны і прасіць у іх дапамогі ў гэтай высакароднай працы.



Лорета Асанавичюте

13 января 1991 г. погибшую под гусеницей советского танка Лорету Асанавичюте оплакивали не только литовцы в архикатедре-базилике Вильнюса, но и татары Литвы, считающие её героем январского кризиса, потомком знатного рода дворян татар Литвы.

Вильнюсец Адомас Асанавичюс, брат Степана, отца Лореты, собрал много информации о двенадцати поколениях своего знатного рода.

— Лорета Асанавичюте погибла 13 января 1991 г. Говорят, что её гибель оплакивали и татары?

— Да, дочь моего брата Степана была такая молодая, в самом расцвете — и оставила жизнь. Это страшно жестоко. Что же — такова судьба. Мы молились за Лорету. В нашей религии есть специальная молитва — Ясин. Жаль, что Коран ещё не переведён на литовский язык, не могу процитировать красивых слов молитвы.

— Господин Адомас, поскольку отец Лореты Степан умер вскоре после гибели дочери, хотелось бы, чтобы Вы, дядя Лореты, рассказали о её татарском происхождении. О литовском уже достаточно много написано. Могли бы мы полистать Ваши фотоальбомы?

— Конечно. Вот красивое фото. Это мой отец Бронюс, дедушка Лореты в 1918 г.

— Однако на обороте фото написано И. Асанавичюс.

— На самом деле его настоящее имя было Ибрагим, о по местному — Бронюс. Брат Лореты тоже Бронюс, назван в честь дедушки. А вот здесь сфотографирована бабушка Лореты София. В прошлом году праздновали её 95-летие. Она проживает в Вильнюсе у моей сестры Марите (с 1914 по 1921 гг. жила в Казани, закончила медресе и теперь читает Коран).

— Что Вы знаете о своих предках?

— Один из предков — князь Асан, живший в XVI в., имел имение около г. Ошмяны. Половину имения продал, а другую половину оставил детям. Один из внуков Асана — Давид декретом короля за заслуги в армии был награждён 6 волоками земли (120 гектар) около посёлка Рудамина. Имею довольно обширный генеалогический список сородичей, утверждённый дворянским собранием г. Тракая в 1863 г. Когда мой отец был призван в царскую армию, в его призывающем листе фигурировало дворянское происхождение. В одном из изданий читал, что в царское время в армии было 20 генералов-татар — выходцев из татар Литвы. Помню, что до войны

на моей родине — Бутримонис на праздничных торжествах татары участвовали со своими лошадьми и своими флагами. Тогда я был совсем малым, но эти эпизоды тверды в моей памяти.

— Говорят, что татарам следует выбирать невесту своей национальности? Плохо ли, что некоторые татары женятся на литовках, как отец Лореты?

— Это не является плохим. Ещё учась в школе читал, что Виттаутас (князь Литвы), желая сохранить татар в Литве, разрешил им жениться на литовках, даже если они сопротивлялись. Я женился два раза, и оба раза на татарках. Мой старший брат, имея жену не своей национальности, жил прекрасно. Степан — отец Лореты первый раз женился на татарке, однако скоро развёлся. Его обманули. Невеста была молодая девушка, и её родители очень хвалили, а после свадьбы она признала, что имела кавалера, которого горячо любила. Брат не смог смириться с таким лицемерием. Развёлся и женился на Стасе — маме Лореты.

— Но и они разошлись?

— Да, не связалась у них общая жизнь. На этом фотоснимке они вместе на моей второй свадьбе. Моя первая жена умерла, к счастью хоть дочь осталась, пять лет был вдовцом. К сожалению, не имею фото Лореты. Могу только показать книгу о событиях 13 января, где имеется снимок Лореты. Здесь у её гроба рядом стоим мы трое — Стася, Степан и я. В те дни старался побольше быть со Степаном, поскольку ему было очень тяжело.

— Господин Адомас, не надеялась в эти дни застать Вас дома, ведь мусульмане всего мира собираются в Мекке?

— Хотелось бы и мне побывать в Мекке, однако поездка туда стоит не менее 2000 долларов. В этом году только один наш представитель совершает паломничество.

— Возможно, в лучшие времена ездило больше?

— Нет, это только 3-й паломник с Литвы. Каждому мусульманину надо хотя бы раз в жизни там побывать. Я имею так называемый глаз. Вот он. Мне его привезли из Турции. Паломники подобное видят в Мекке, в самом святом месте. Он меня стережёт от злых людей. А вот эту тюбетейку мне подарил прибывший из Уфы наш главный духовный руководитель Талгат Таджуддин, когда участвовал в открытии Каунасской мечети.

— А в Вильнюсе мечети нет?

— Была и в Вильнюсе, только её снесли в 1968 г. Она 400 лет стояла на берегу реки Нерис. Плыя по реке, купцы слышали с минарета зов к молитве. Мечети нет, но документы на собственность 2 гектар земли сохранились.

— Недавно удивилась, увидев недалеко от сейма (парламента) наименование улицы — «Мечети». Значит она где-то там стояла? А где вы теперь собираетесь на молитву?

— Имеем кое-какие арендуемые помещения. Теперь в Литве проживает около 7 тысяч татар. Имеем школу, в которой учатся татарскому языку и религии. Свой родной язык мы потеряли в XVI в., до этого 200 лет в Литве употребляли свою родную речь. Татары в Литве работают во всех отраслях, не имеем только банкиров и крупных промышленников.

— А бандитов?

— Никогда не было, нет, и, надеюсь, не будет. Ни убийц, ни мафиози, ни воров.

— Так вашу молодёжь надо приглашать для охраны президента Республики?

— Точно, не ошиблись бы. Исторические источники доказали, что татары, дав клятву Витаутасу Великому, преданно ему служили. Эта клятва была дана перед Господом Богом, поэтому они её беспрекословно выполняли. Воевали до последней капли крови. Татарин погибнет, но не оставит ему доверенного поста.

— Господин Адомас, куда пропала воинственность татар? Защищали Витаутаса, защищали Литву, а теперь? Даже в дипломатической службе караимы опередили татар?

— Мы были воины, а караимы прибыли в Литву как хорошие кулинары и огородники. Однако среди дипломатов есть и татары. Мой сын работает в амбасаде Литвы в Турции. Точно знаю, что он не предаст Литву, не создаст там семьи, и закончив службу, вернётся на родину. В военной Академии также учится один татарин. Конечно, это не то, что было раньше. В те времена татары были хорошими военными специалистами. Они знали, как помочь литовцам победить крестоносцев. Одетого в железную броню крестоносца как победить с саблей? А татары, применив длинные пики и арканы, со своими степными лошадьми как ветер проносились, побеждали врага и исчезали.

Бригита Баликене

(Перевод с литовского.
Газета «Новости Литвы», 18.03. 2000 г.)



Первая летняя академия знаний о польских татарах

Первая летняя академия знаний о польских татарах проходила с 25 по 27 августа 1999 г. в польском городе Сокулка. По приглашению Мусульманского религиозного Союза Польши в работе академии должны были принимать участие представители татарской молодёжи Беларуси, Литвы и Польши.

Белорусская делегация в составе 9 человек прибыла в Польшу 24 августа. Вечером того же дня состоялась первая встреча с представителями польской молодёжи. Неофициальность и теплота в отношениях, заложенных в этот вечер, помогли нам в дальнейшем общаться друг с другом, не смотря на языковой барьер. Литовская делегация, к сожалению, так и не приехала.

Программа Летней академии была очень насыщенной. Знакомства с интересными людьми и экскурсии, лекции и дискуссии, просмотр фильмы и конкурсы, различные игры и танцевальные вечера.

Утром 25 августа состоялось официальное открытие первой Летней академии знаний о татарах польских, где присутствовали представители польского телевидения и прессы. Надо отметить, что телевидение сопровождало нас все дни работы Академии, на мереясь сделать фильм об этом событии в жизни татар польских. В этот день мы познакомились также с интересной экспозицией о татарах в краеведческом музее города Сокулки и посмотрели праздничный концерт.

За дни работы Академии нами был прослушан курс лекций по истории, культуре мусульманской религии белорусско-литовско-польских татар. Лекции читали: доктор философии, имам мечети г. Гданьска Селим Хазбиевич, докторант Белорусского педагогического университета, председатель мусульманской общины г. Минска, наш руководитель Ибрагим Канапацкий, профессор университета из Белостока Тереза Заивска, известный татарский учёный, автор книг о польских татарах, профессор Али Мисекевич, главный редактор журналов «Исламский мир» и «Татарская жизнь» Юсеф Конопацкий, ассистенты Артур Конопацкий, Эмилия, Мухля и Томаш Мисекевич. Так как рабочим языком был польский, у нас были определённые трудности в понимании содержания докладов и материалов конференции. Отрывки из прослушанных докладов будут приведены ниже:

«В современной Польше существует 6 мусульманских поселений – в Богониках, Крушинянах, Белостоке, Гданьске, Варшаве и Гожове Великопольском. Наибольшее количество татар проживает сейчас в Белостоке и в Гданьске (около 1800 и 200 человек соответственно), в Гданьске также находятся мечети, переданные в пользование татарам в 1990 г.

Польские татары представляют сегодня этническую группу, лишенную, однако, признаков народного меньшинства. Их родным языком является польский язык. Они полностью чувствуют себя гражданами Польши. Однако это не означает, что они отошли от своих корней – остались мусульманами».

26 августа в первой половине дня мы проехали так называемым «Татарским шляхом» – посетили старинные мечети и мизары

в деревнях Богоники и Крушиняны. Это последние реликты татарских сёл с мечетями и мизарами, находящиеся в современной Польше.

«Во второй половине 17 века, когда по приказу короля польского Яна III Собеского стали появляться новые колонии татар, посредством раздачи земель офицерам и солдатам татарским. Посёлки Крушиняны и Богоники с несколькими близлежащими сёлами были переданы 12 марта 1679 г. полковнику Мурзе Крыжовскому и солдатам его полка.

В Крушинянах в то время жило около 45 семей. Сохранившаяся до нашего времени мечеть принадлежит к наиболее интересным зданиям с точки зрения архитектоники зданий из-за интересного внешнего вида – использования 2-х башенной крыши. Определить точную дату её постройки достаточно трудно. Датирование времени постройки мечети второй половиной 18 века говорит тот факт, что крыша здания архитектурно связана с памятниками архитектуры того времени. А именно, 2-х башенными костёлами и деревянными церквями, построенными на протяжении 18 века по примеру известных мировых архитектурных памятников барокко. Местная легенда гласит, что первую мечеть построил последний представитель рода Крыжовских, что также указывает на дату строительства – вторая половина 18 века. Первое же упоминание о мечети в литературе относится к 1840 г.

Мизар основан скорее всего после приезда татар – в 1679 г. Этот мизар, включая мизар в Богониках, является главным некрополем татар польских. С точки зрения традиционных надгробий, мизар в Крушинянах гораздо более богатый по сравнению с мизаром в Богониках.

В настоящее время в посёлке проживает только 2 татарские семьи, при этом большая часть татарского общества, составляющая 70 человек в 1989 г., проживает в Белостоке, либо в близлежащих местечках.

Богоники основаны в 1679 г., проживало в посёлке около 30 семей. В древности был основан мизар. В 18 веке появился другой, открытый до сих пор. В 1717 г. была основана мечеть.

Первым кладбищем татар в Богониках был небольшой могильник в центральной части посёлка, при котором находилась и первая мечеть. Камней с надписями немного. Большое количество представляют памятники.

К 1945 г. Богоники и Крушиняны остались единственными в границах Польши местами, в которых находились мечети и старые мизары. Постепенно со временем они стали объектами, интересующими учёных и краеведов, а старые святыни и кладбища защищаются государством как архитектурные ценности. Благодаря этому обе мечети сохранили достаточно большой архив старых фотографий, к сожалению, только с послевоенного времени.

Татарские деревни постепенно опустошаются, однако они остаются ещё долгое время традиционным местом встречи польских татар, собирающихся на праздник Байрам и к могилам близких».

Вечером состоялся литературный вечеру костра в посёлке Богоники, неподалёку от мечети. По окончании официальной части мы жарили колбаски на костре, фотографировались, танцевали и общались с местными жителями, присоединившимися на этот вечер к участникам Академии вместе со своими детьми.

В последний день, 27 августа, по итогам работы Летней Академии о татарах польских был проведён конкурс на знание истории, культуры и мусульманской религии здешних татар. Победителями конкурса стали наши студенты Мухаррем Канарский (1 премия), Зорина Канапацкая (2 премия), Михаил Канапацкий (3 премия).

Хочу поблагодарить всех организаторов этого мероприятия. Не жалея себя, эти люди делали всё, чтобы осуществить задуманное как можно лучше. Разве можно будет забыть, как Юзеф и Софья Конопацкие, не смотря на многочисленные дела, успевали заботиться о каждом из нас. Как их сын – Артур, главный помощник своего отца, будучи душой, организатором и участником всех наших молодёжных вечеринок, не забывал при этом о своих обязанностях, в ущерб отдыху.

Галия Полтаржицкая



Гэта такое, такое разнастайнае і багатае цюрскае, але і роднае слова "майдан" ...

*Слова мае ўласную душу.
Б.Брэхт*

*Слова – вялікая зброя жыцця.
В.Ключаўскі*

*У слоў ёсьць душа.
Г.Манасан.*

Я перагарнуў апошнюю старонку навукова-папулярнага выдання Мікалая Калінковіча на рускай мове "Лунінец" (Мінск, "Полымя", 1990) і, канешне, са старонкі 7 у сваім перакладзе выпісаў гэтыя радкі: "У Кажан-Гарадку, да прыкладу, ёсьць вуліца

Майдан, што ў перакладзе з цюркскай азначае "плошча", "базар". Аб асіміляцый прышэльцаў Чынгізхана на Палессі сведчаць і шырокая распаўсяджаныя ў Лунінцы і раёне прозвішчы Бут-Гусайм, Скіба, Ліч, Біліба, Кучук...".

Пасля гэтай цікаўнай і змястоўнай кнігі, каб больш дакладна даведацца пра слова "майдан", узяў гістарычныя, водныя, архітэктурныя, археалагічна-numізматычныя ды іншыя энцыклапедыі Беларусі, але нічога адтуль не мог выбраць. Пасля гэтага паклаў на свой стол вялікі стос розных слоўнікаў ад ваеннага да матэматычнага, але таксама ніякіх вынікаў для сябе не меў.

І толькі два слоўнікі расказали мне, якімі багатымі адценнямі і значэннямі, красой валодае прывандраваўшае да нас слова "майдан" разам са шматлікімі выхадцамі, прадстаўнікамі, палоннымі, купцамі, падарожнікамі са шматлікіх цюркскіх плямёнаў з Волгі, Дону, Крыму, якія зараз агульна завуцца беларускімі татарамі. Разам з сабою яны прынеслі не толькі моўную культуру, традыцыі свае, некалькі рэлігій і яшчэ нешта такое незвычайнае, што і зараз найбольш цэментуе наш беларускі народ. "Кінуўшы" ў тутэйшыя моўныя гушчары залаты россып сваіх слоў, а іх, як аказалася, некалькі тысяч, беларускія татары разам з тым і зрабілі мову той зямлі, дзе атабарыліся-аселі, сваёй, роднай...

Першы з гэтых друкаў – "Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы" (Мінск, "Беларуская энцыклапедыя" імя Петруся Броўкі, 1996). Са старонкі 328 гэтага выдання мы выпісваем:

"МАЙДАН, -а, мн. -ы, аў, м. (разм.). Базар, базарная плошча (на поўдні Расіи, на Украіне). II прым. майданны, -ая, ае".

Вось так псеўдаарыгінальна і псеўданавукова трактует гэтае слова тлумачальны фаліянт, як бачна, ён адмаўляе беларускаму народу ў праве ўласнасці мець яго, як роднае, бо адносіць яго да Расіі і Украіны, а як бачна з кнігі "Лунінец", гэта зусім не так. Больш таго, мы можам прама сказаць, што "Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы" пагардліва адносіцца да слова "майдан", бо яно, мабыць, толькі роднае для самога беларускага народу, а не для літаратараў і тых жа вучоных-моваведаў. Што гэта так, найярчэй гаворыць кніга Івана Якаўлевіча Яшкіна "Беларускія геаграфічныя назвы. Тапаграфія. Гідралогія" (Мінск, "Навука і тэхніка", 1971). У гэтым цікавым выданні падаюцца мясцовыя беларускія геаграфічныя назвы, якія вызначаюць багатую марфалогію зямлі, гідралагічныя асаблівасці вадаёмаў, раслінныя асацыяцыі і ландшафт. Вялікай увагай Івана Якаўлевіча карыстаецца і слова "майдан". Але крышачку аб tym, як папала гэтая кніга да мяне.

Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР, знакаміты беларускі энцыклапедыст Якуб (Якаў) Адамавіч Якубоўскі, ведаючы маю прагу і цікаўнасць да тапанімічных назваў, у адно з маіх наведванняў яго гасцінай кватэры прапанаваў мне кнігу Яшкіна. Дома я разгарнуў гэтае выданне і пабачыў незвычайна ўпрыгожаныя слова:

"Драгому Якаву Адамавічу Якубоўскаму з пажаданнем добрых поспехаў! Аўтар. 21 жніўня 1978 г. Подпіс"

Гэты даведачны слоўнік шмат мне даў у пазнанні народнай тапанімікі, але перад гэтым, канешне, быў вельмі здзіўлены той агромністай працай, якую прарабіў, здзейсніў шчыры сябар Якуба Адамавіча. Але адкрыем гэтую кнігу на літару "М" на старонцы 111 і там пабачым зацікавіўшае нас слова "майдан", а перад ім ідуць, шпарка кроначы, бягучы такія нашыя знаёмыя, як "магдан", "магіла", "магура", "маёнтак".

Якое ж першае вызначэнне дадае беларускаму слову "майдан", якое мае цюркскае паходжанне, Іван Якаўлевіч Яшкін? Учытаемся ў яго:

"1. Абгароджанае або неабгароджанае месца для жывёлы ў полі або ў лесе, каля дома" (Брэсц. ДАБМ, к. 232).

Расшыфруем скрачэнні: "Брэсц. ДАБМ, к. 232" – гэта Берасцейшчына, Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Уступнія артыкулы. Даведачныя матэрыялы і каментары да карт. Мінск, 1963, карта.

А вось другое тлумачэнне "майдана".

"2. Месца, дзе знаходзіліся прамысловыя збудаванні лясных або рыбных промыслаў (Стол.), дзе выганялі дзёгаць і выпальвалі кавальскі вугаль (Бых. Рам. 1912, З. Краснап. Бяльк., Слаўг.); яма, дзе гналі смалу (Мін. губ. Зял. 1864, 119). Тоё ж майданак (раён Белавежскай пушчы, Гродз.)."

Адразу ж пазначым скрачэнні, далей іх будзем даваць праста так: Столінскі раён, Быхаўскі раён, "Рам. 1912" – Е.Р. Романов. Белорусский сборник, вып. 8–9. Вільна, 1912, Краснапольскі раён, "Бяльк." – І.К. Бялькевіч. Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны, Мінск, 1970, Слаўгародскі раён, Мінская губерня, "Зял" – И. Зеленский. Минская губерния. Материалы для географии и статистики России, ч. I и II. СПб, 1864, Гродзеншчына).

Паціху мы дабраліся і да трэцяга тлумачэння, якое вышукаў руплівец Яшкін:

"3. Шырокая прастора; вялікая гала (Стол.)."

Столінскі раён.

Чытаем усе гэтыя здабыткі ад слова "майдан" і нават адчуваем водар, пах роднай зямлі.

А вось і чацвёрты пункт:

"4. Незабудаванае месца ў населеных пунктах, дзе збіраецца народ, дзе адбываецца гандаль; зборны пункт; узвышанае месца, узгорак (Пінскі пав. Булг. 196)."

Пінскі павет, "Булг" – Д.Г.Булгаковский. Пинчуки. Этнографический сборник. СПб, 1890.

Дык і гэта яшчэ не ўсё! Прачытаем далей тое, што дбайна вышукаў даследчык Іван Якаўлевіч Яшкін:

"5. Вялікі авшар ворнай зямлі (Нясв.)."

Нясвіжскі раён.

Бацюхна! У падараванай Якубу (Якаву) Адамавічу Якубоўскуму ёсць і шостае "вымярэнне":

"6. Зарослы хмызняком роў (Міласл. Бяльк.)."

Мілаславіцкі, "Бяльк." – І.К.Бялькевіч. Краёвы слоўнік усходней Магілёўшчыны, Мінск, 1970.

Ну, а як такое слова, як майдан, не будзе мець шчаслівай лібчы "сем"! Дык пад ёй даюцца такія тлумачэнні:

"7. Вялікі двор у маёнтку (Ваўк. Сцяшк.), в.Майдан Бых. (Рам. 1912.3), ур.Майдан (лес) каля в.Беражцы Жытк., ур.Майдан (поле на месцы асушанага балота) каля в.Чарнякоўка (Слаўг.)."

Ваўкавыскі раён, "Сцяшк." – Т.Ф.Сцяшковіч. Гаворкі Ваўкаўскага раёна Гродзенскай вобласці Беларускай ССР. Гродна, 1959, Быхаўскі раён, "Рам. 1912, 3" – Е.Р.Романов. Белорусский сборник, вып. 8-9. Вильна, 1912, Жыткавіцкі раён, Слаўгарадскі раён.

Што і гаварыць, калі "Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы" ідзе не ад народных гаворак, а з задавальненнем бэрэ штучныя і сінтэтычныя назвы, дык аб чым тады гаварыць?!

Здаўна, з сівой мінуўшчыны прынеслі продкі беларускіх татарапаў з сабой такое багатое і шматзначнае слова, як "майдан", каб назаўсёды ўсталявацца, абсталявацца і застацца на палетках беларускамоўных палёў і так паглыбіцца ў іх нетры, каб зазіхацець сапраўдным і каштоўным брыльянтам! Дык мо ведаў Іван Якаўлевіч Яшкін, каму ён зрабіў гэтакі дзівосны падарунак! Канешне, ён ведаў, бо беларускі татарын Якуб (Якаў) Адамавіч Якубоўскі, калі так можна сказаць, па эстафеце перадаў гэтую цудадзейную кнігу. Дык, Іван Якаўлевіч, вялікі і шчыры Вам дзякую за гэтае ад усіх нас: і беларускіх татарапаў, і беларусаў, іх сяброў і прыхільнікаў!

М.Маліноўскі



Як і дзе лічаць

Беларускія татары, жывучы ў Беларусі, як і беларусы, пачынаюць адлічэнне дзён тыдня пасля нядзелі, пачатак вядзеца з панядзелка, потым ідзе аўторак і ўсе іншыя. Таму панядзелак – першы дзень тыдня, ён ідзе пасля нядзелі. Але на заходзе (*у бальшині краінаў – М.М.*) лік дзён тыдня ідзе ад суботы. У сувязі з гэтым прачытаем у Евангеллі ад Матфея (XXVIII, 1): *"Па сканчэнні жа суботы на досвітку першага дня тыдня, прыйшла Марыя Магдаліна і другая Марыя паглядзець дамавіну".*

У арабскім жа свеце адлічэнне тыдня ідзе ад суботы. У мове гэтага народа нашым дням з нядзелі па чацвер адпавядаюць "дзень адзін", "дзень два" і г.д. да "дня пятага".

Пятніца (Джум'а) у мусульманскіх краінах адпавядае **"дзень злучэння"** – свяшчэнны для вернікаў Іслама дзень. Гэты ж дзень асаблівы і святы і для беларускіх татараў, а далей за ім ідзе субота – суботні дзень.

Для цікаўных прывядзём усе дні тыдня, як вядзе яго беларускі народ, а побач арабскія назвы:

Панядзелак – ал-йаума аль-існейн;

Аўторак – ал-йаума ас-салага;

Серада – ал-йаума аль-арба'a;

Чацвер – ал-йаума аль-хаміс;

Пятніца – **ал-йаума аль-джум'а;**

Субота – ал-йаума ас-сабт;

Нядзеля – ал-йаума аль-ахад.

М.Маліноўскі



Трыумфальнае музычнае шэсце па Літве Дзінары Мазітавай

... іншы раз дараванне аднаго чалавека
здольна зрабіць больш, чым вялікае
мноства рук.

Палібій (нар. каля 201 – памёр каля 120 г. да н.э.) – старажытны грэцкі гісторык.

Ёсць людзі, з нараджэння адзначаныя пячаткамі таленту. Нешта такое атрымалася і ў сям'і Святланы Афанасьеўны і Рыма Ахметнабіевіча Мазітавых, калі нарадзілася ў іх немаўля, якое атрымала дзівоснае мілагучнае імя Дзінара. А адбылася гэта падзея для Беларусі ў старажытным беларускім горадзе Ліда, якая атрымала свой назоў ад італьянскіх дойлідаў і дзе з сівой мінуўшчыны шчыра і па-сяброўску жылі беларусы, татары, палякі, літоўцы, рускія, яўрэі, цыгане, немцы... І кожны з іх нешта сваё і адметнае ўнёс у жыццё сваіх народаў і ў скарбніцу горада ды краіны.

Так атрымалася і з музычным вундэркіндам з берагоў ракі Ліды-Лідзей-Лідзейкі, яна, гэта дапытлівая Дзінара з малечы адчула гукі гэтай зямлі, гукі свайго народу, якія шмат стагоддзяў таму назад прыйшлі цераз тысячы кіламетраў з Прыволжа, Дону і Крыму, каб назаўсёды застацца на ёй і ўкрасаваць яе. Ды і гэта не ўсё, маладое дараванне пачула мелодіі і іншых народаў, такіх як, напрыклад, італьянскага, дацкага, і напісала такія творы, якія сёння лічацца гонарам і надзвычайнім здабыткам Беларусі!

Дзівосная Мазітава па-майстэрску грае на піяніна, стварае непаўторныя оперы, арыгінальныя балеты, незвычайнія музычныя піша вершы, у 13 год стварыла Гімн беларускіх татараў на тэкст Якуба (*Якава*) Адамавіча Якубоўскага.

Майстэрства юнага таленту аднолькава прыйшлося да смаку і густу што на Беларусі, што ў Рaciі, што... Але аб гэтым крышкачку болей, бо ў суседній Літве Дзінара Мазітава гасцівала і выступала з сваімі творамі 5 дзён і ўсюды яе трывална прыймалі і выказвалі ёй свае самыя шчырыя слова ўдзячнасці. Адзначым для сябе, што яна і раней была ў гэтай рэспубліцы ў Каунасе па запрашэнні кампазітара Г.Куправічуса, яна з ім пазнаёмілася ў Санкт-Пецярбургу, гэты цудадзейны музыка за нядзелю гасцівания шмат чаго даў у тэхніцы музыцыравання і ў стварэнні новых твораў.

Месцы, дзе была і выступала Дзінара Мазітава, мы толькі абазначым, бо немагчыма абняць неабдымнае...

Запрасілі да сябе ў госці юны талент з аўтарскімі канцэртамі дырэктар Цэнтра Культурнай дзейнасці Усходняй Літвы гаспадыня Бірутэ Кургонене і Суполка літоўскіх татараў Вільнюскага краю.

Першы трывумфальны выступ Дзінары Мазітавай адбыўся ў Вільнюскай ратушы (*Палац працаўнікоў мастацтва Літвы*). На гэты незвычайні канцэрт-цуд прыбылі Надзвычайні і Паўнамоцны Пасол Турэцкай Рэспублікі ў Літве гаспадар Алтан Караманоглу, Генеральны дырэктар дэпартамента пры ўрадзе Літвы Ремічыйус Мотузас, дарадчык Пасольства Рэспублікі Беларусь у Літве прафесар Уладзімір Сарокін...

А прадставіў Дзінару ўладальнікам шчаслівых білетаў, слухачам радыё, глядачам тэлебачання член презідыума Фонда культуры Літвы прафесар Літоўскай акадэміі музыкі Юргіс Дварыонас. Вяла праграму і расказвала аб творчым шляху нараджэнкі з Ліды гаспадыня Бірутэ Кургонене, а побач з ёю былі кампазітар Тэйсутыс Макачынас, музыказнаўца Карына Фіркавічуце...

Аўтарскі канцэрт здымала літоўскае тэлебачанне, запісывала нацыянальнае радыё і тут жа аператыўна інфармавала рэспубліку ды тыя краіны, дакуль даходзяць іх хвалі. Так, Дзінара Мазітава была ў творчым запале, а публіка ад яе ў дзівосным захапленні. Здавалася, што не будзе ніколі канца гэтаму вечару і кветкам, што ўсё прыносілі і прыносялі да яе.

А на наступны дзень яе чакалі ў горадзе атамнай энергетыкі Вісагінасе ў музычнай школе імя Чэслава Саснаўскаса па запрашэнні мясцовага аддзела культуры. Ігра юнай піяністкі і яе творы, і яе падарункі зіхатліва ашаламілі слухачоў, якіх набілася ў залу, што нельга было і прадыхнуць! Віноўніца ўрачыстасцяў падаравала сваім прыхільнікам са школы свае ноты балета "Дзюймовачка". Былі кветкі, экспкурсіі і адваротныя падарункі...

— Гэта быў цудоўны сон! — на наступную раніцу казала Дзінара.

Але ўжо чакала новая сустрэча ў Вільнюскай гімназіі мастацтваў імя М.К. Чурлёніса (*дыврэктар Рамуальдас Кондотас*).

Канешне, найбольш цяжка выступаць перад аднагодкамі, такімі, як сама, навучэнцамі, але і тут яна завалодала розумам і душамі равеснікаў і іх выкладчыкаў. Адбылася і вельмі павучальная размова аб шляхах развіцця сучаснай музыкі.

Аднагодкі падаравалі лідчанцы нотны альбом Чурлёніса, кампакт-дышк твораў свайго вялікага кампазітара і мастака, альбом аб сваёй гімназіі.

Поўнасцю выступленне ў гімназіі запісаў на радыё Менсаід Байрашэўскі — цудатворны літоўскі татарын, ён жа з'яўляецца кіраўніком праграмы класічнай музыкі. А пазнаёміўся ўпершыню

Менсаід Байрашэўскі з Дзінарай Мазітавай на Сусветным кангрэсе татараў і тады ж зачараваўся і зацікавіўся яе музыкай.

Толькі вярнулася Дзінара Мазітава з Літвы, а ўслед за ёй на адрес міністра культуры РБ Аляксандра Уладзіміравіча Сасноўскага ляцела пісьмо ад дырэктара Цэнтра Культурнай дзейнасці Усходняй Літвы гаспадыні Бірутэ Кургонене (*даюца вытрымкі ў майм перакладзе. – М.М.*).

... На ўсіх сцэнах Дзінара праявіла сябе як дзівосная піяністка, сціплая абаяльная дзяўчына, яе светлая творчасць захапіла нават самую патрабавальную публіку. (...).

... Візіт Дзінары асабліва прыемны тым, што цераз яе мы мелі магчымасць хоць бы часткова далучыцца да культурнага жыцця суседняй Беларусі, што сёння, гэта так, здараеца так рэдка..."

Прыехала радасная і шчаслівая Дзінара дамоў і засталіся разам з ёю шчырасць чулых і добрых літоўцаў, літоўскіх татараў, іншых прадстаўнікоў Вільнюскага краю, а таксама праграмы, булетыны, відэаздымыкі, фота ды іншыя сувеніры з кветкамі ад цудадзейнага дзеяства, што адбылося ў 1999 годзе...

М.Маліноўскі.



3 эпістальянай спадчыны дзядзкі Якуба (Якава Адамавіча Якубоўскага) (працяг)

Шматпаважаны Mіхась-кардаш (брат)!

Mіr Вам!

Дзякую Вам за вельмі прыгожы і змястоўны ліст. Я яшчэ раз прачытаў Ваш артыкул, папрасіў дапамогі ў нашага Якуба Адамавіча і такім чынам дасылаем Вам нешта падобнае на водгук.

Ваш артыкул "Салім алейкум – мір вам..." напісаны з добрым веданнем справы, цікава. Нам здаецца, што перадрукуючы яго мала што трэба папраўляць. Але тое-сёе ёсць і для папраўкі, ёсць недакладнасці, і яны вельмі лёгка выпраўляюцца (гл. заівагі на л. 2).

Дасылаем Вам таксама матэрыйял, які можна выкарыстаць пры напісанні артыкула. Зычым Вам плённай і самадданай працы на карысць нашай Бацькаўшчыны.

*Мір Вам, міласць Аллага і Яго бласлаўленне!
Аллаг (хвала Яму і Вялікі Ён) заісёды з тымі, хто творыць
дабро!*

Вельмі ічыры:

*Ібрагім Канапацкі,
Якуб Якубоўскі.*



Добры дзень, дарагі наш чалавек Міхась Міхайлавіч!

*Галоўнае, што трэба кожнаму чалавеку – гэта здароўе.
Астатніе можна купіць, украсіці, нават адбраць у час рэвальюцыі.
Але здароўе чалавеку дае Бог, выпрабавайшы яго хваробай. Магчыма,
што Ён назірае, якім будзе чалавек у час хваробы. Калі ён
(чалавек) не згубіць чалавечыя якасці, то ён чалавек. Можа толькі
занадта доўга і занадта сурова выпрабоўвае Бог чалавека.*

*Міхась! Маю невылечную хваробу – страту памяці. Навагод-
нюю паштоўку шукаў мо з гадзіну, а паклаў, аказваецца, у кніжач-
ку, якую Ібрагім Канапацкі сказаў пераслаць для цябе.*

*Першы нумар матэрыялаў "Ісламская культура..." перашлем
табе ў першым квартале 1997 г.*

*Атрымаў я паштоўку ад Браніславы і Ігнацы Лапкоўскіх.
Перадай ім ад мяне дзякую і прывітанне.*

*Адбылася наўуковая канферэнцыя, прысвечаная 75-м угодкам
нараджэння Сяяпана Александровіча, які стаў доктарам філалаг-
ічных наўук. У 1940-х гадах ён у газеце (даведаюся і напішу)
напісаў нарыс пра Барапавічы. Калі ў цябе будзе здароўе, час і
ахвота, то пачытай, а можа напіши пра сённяшнія Барапавічы.
Калі такі супастаўны нарыс зойме 4–5 старонак, калі там
нешта будзе пра татар, то мы надрукуюем у "Байраме".*

*Працую над завяршеннем картатэкі "Энцыклапедыі для
беларускіх татар". Будзе нейкіх 7–8 тысяч назваў артыкулаў, а
гэта складзе каля 10 тысяч радкоў машынапісу. Друкаваць буду
30 дзён. Папера ёсць, а ці дасць мне Аллаг зрабіць гэту работу –
не ведаю. Прашу свайго брата купіць мне каторкі, бо трэба яе
шмат – каля 1000 аркушыкаў. Манапалісты за каторку бяруць
столькі, што яна каштую даражэй за звычайнную паперу, за думкі,
якія надрукаваны.*

*Машыністкі бяруць за перадрукойку 1 старонкі 25 цэнтаў,
гэта значыць 5 тысяч рублёў за 1 старонку. Доктару наўук ганар-
пар плацяць менш, чым ён павінен заплатіць машыністцы.*

*Дык як той Казъма Пруткоў казаў: "Калі можаш не пісаць,
то не піши".*

Ёсць добрыя парады, але не могу іх выконваць, бо волі над сабой не маю.

Міхась! Ты ведаеш, што мая жонка вярнулася на сваю былую працу. І дзякаваць Богу. Спакайней стала ў мяне на душы.

Няхай 1997 г. будзе для цябе больш спрыяльны, чым мінулы.
Абдымаю і цалую.

Якуб Якубоўскі.



Добры дзень, дарагі Міхась!

У Ленінцы, так раней называлася Нацыянальная бібліятэка Беларусі, я чытаў у 1950 г., але ўжо некалькі гадоў туды не хадзіў. Згубіў паштарт, а таму было боязна туда пайсці. Пайшоў, выпісалі билет, ды такі вялікі, што адтапырвае кішэнь. Бяры абавязковая з сабою паштарт, цябе запішуць. Прывяду цябе ў той корпус, дзе для цябе заказана кніга.

Дай мне тэлеграму такога зместу: "Приеду вторник", або "Приеду четверг". Няхай гэта будзе 17, 18, 19, 20, 21... студзеня. Буду цэлы дзень дома цябе чакаць (мой хатні тэлефон 263-37-89), нікуды не пайду, дачакаюся. Ты можаш пажыць у мяне столькі дзён, колькі будзеши працаўца з кнігамі, іныымі матэрыяламі.

Прывітанне Лапкоўскім.

Прывітанне табе ад маёй жонкі.



Добры дзень, Міхась!

Дзякую за тое, што ў цябе стае сілы, каб пісаць мне. Учора быў у нас Віктар Ігнатавіч Лапкоўскі, перадаў трэћы кнігі. Не было ў яго часу і не адведаў маіх пачастункаў.

Пазычый у адной установе схему Баранавіцкага раёна, дзе былі межы сельсаветаў, іх цэнтры, вёскі і хутары.

Але за апошнія 10 гадоў адбыліся змены, назвы сельсаветаў крыху змяніліся. Толькі гэта не бяда. Назвы вёсак, якія змяніліся за апошнія 30 гадоў, на адвароце.

Цяпер за пошукі, дружка!

Бяры пяты том кнігі "Беларуская ССР. Кароткая энцыклапедыя". Там каля 4 тысяч біяграфій. Шукай тых, хто нарадзіўся ў Баранавічах, у вёсцы Баранавіцкага раёна, у Слонімскім ці Навагрудскім паветах, Баранавіцкім павеце.

Трэба шукаць знакамітых землякоў у іншых энцыклапедычных выданнях — Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі, Архітэктура Беларусі, у першым і другім томе (у гэтым годзе выйдзе трэці том) Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Цяжэй перачытаць 40 тамоў бібліографічнага даведніка Польшчы. Апошні выпуск даведніка Пісьменнікі Беларусі.

Калі лічыць, што ў Баранавічах на 1.01. 1995 г. жыло 172,9 тыс. чал., а ў раёне яшчэ 51,8 тыс. — усяго 224,7 тыс. і што гэта складае каля 2% насельніцтва Беларусі, а жыхары горада і раёна дадзі 2% славутых людзей, то знайдзеца каля 60 чалавек славутых ураджэнцаў. Яшчэ можа столькі можна набраць з тых, хто істотна дачыніўся да гісторыі горада і раёна.

Думаю, што музей таксама ведае пра ваших славутых. Да канца гэтага стагоддзя, Міхалка, павінен скласці руکапіс даведніка пра Баранавічы і раён. Перш за ўсё бярыся за людзей, а тады ўжо капайся з тым, як пісаць назыву мястэчка — Крашын ці Крошины. Гарні да сябе ўсіх, хто любіць свой край. Уключай артыкульчики пра кожнага паэта (перш за ўсё Браніславу Лапкоўскую), кожнага музыку, спевака, танцора, добрага гаспадарніка, асабліва калі ён спонсар ці мецэнат. Славутых настаўнікаў, бібліятэкараў, агрономаў, садаводаў, бортнікаў, выхавацеляў, святараў — усіх добрых людзей.

Ты, Міхась, штаб для ўсіх добрых людзей.

З гонарам у трэцяе тысячагоддзе!

Прывітанне табе, Міхале, ад маёй жонкі. Прывітанне Лапкоўскім. Слаўныя ў іх дзеткі.

У 1964 г. атрымалі новую назыву вёскі Баранавіцкага раёна:

Блошня	— Ягодная;
Бовдиловцы	— Слобожаны;
Гавиновичи	— Подгорная;
Дурневичи	— Луговая;
Жеребиловичи	— Сосновая;
Мордичи	— Зоричи.

У 1969 г. новую назыву атрымала вёска:

Мут'ковичи — Звёздная.

Звесткі з кнігі:

В.А. Жучкевіч. Краткий топонімический словарь Белоруссии. Издательство БГУ им. В.И.Ленина. Минск, 1974. Стр. 439-447.



Добры дзень, Міхась!

Перадавай ад нас прывітанне Лапкоўскім. Гэта галоўнае, што я прашу. Астатнія ўжо не так важна. Прачытай твае артыкулы і нататкі ў вашай газэце. Газета цікавая і добрая, а твае артыкулы, што зерні крышталізацый, вакол якіх ідзе фарміраванне газеты. Для гэтага выдання памер артыкулаў, размяшчэнне іх

і змест вельмі добра адпавяданоць. А цяпер пра мае блузненні-правановы. Трэба знайсі і некалькі чалавек, перш за ўсё сям'ю Лапкоўскіх, якія б захацелі выдаць кніжку стагоддзя і тысячагоддзя — Баранавічы. У гэтай кнігцы будзе і даведнік, і душа. Дасылаю табе кнігу *Борисов и окрестности*. Звесткі-даведкі ёсць, а души няма. Вядома, рабілі гэтую кнігу людзі не дурныя, але такі малы аб'ём ім далі, а тыраж празмерна вялікі. Вядома, цана на той час была такай нізкай, што кожны чалавек для сваёй сям'і мог яе купіць.

Сабіраць трэба ўсё пра Баранавічы. Знайсі і запісаць расказ тых, хто памятае жыццё і горад да 1939 г. Не адбірайце тых, хто толькі ганіць мінулае жыццё. Бо нават гной для аднаго чалавека толькі смурод, а для другога чалавека — падстата і ўмова добраага ўраджаю на градцы, на ніве. Добра было б, каб вялася бяседа з любымі тых часоў і ішоў запіс бяседы на магнітафонную стужку, стужка захоўвалася б, там было запісаны, з кім і какі адыбывалася бяседа. Можа з бяседы будзе запісаны і надрукавана 2—3 старонкі. Знайдзі быльых машыністак-сакратараў, у іх ёсць машынкі, ёсць час і ўменне, яны змогуць увайсі ў гісторыю, бо будзе кніга стагоддзя і тысячагоддзя, а не пратаколы нейкіх там паседжанняў, таксама патрэбных, але не вельмі цікавых.

Вельмі патрэбнымі і карыснымі будуть успаміны тых, хто перажыў гэту вайну. Што іх радавала і засмучала пасля вайны. Ёсць кніга "Памяць Беларусь. Рэспубліканская кніга". На старонках 42—48 там звесткі пра Баранавічы і раён за гады 1941—1945 (хочу горад вызвалены ў 1944 г., але людзі, якія ваявалі з ворагам, гінулі на фронце ў Польшчы, Германіі і іншых месцах). Не збірайтесь на крытыку таго, што ў гэтай кнізе надрукавана. Не даводзьце, што ў нейкай магіле пахавана не 99, а 101. Вядома, што не самыя лепшыя дактары ідуць у паталагаанатамы, якія добра ведаюць пасля ўскрыцця чалавека, з якой прычыны памёр чалавек. І харахерацца гэтым, хочу лепш было б, каб яны самі навучыліся і добра лячылі хворых, пакуль тыя яшчэ жывыя.

Пішыце пра горад шчаслівых людзей, пішыце пра шчаслівия сем'і. Вось добра, Міхась, што ты ў сваіх публікацыях напісаў пра сям'ю Лапкоўскіх, але не вельмі добра, што ўпіхнуў Масіццкага, што пры ім былі зачынены школы на беларускай мове. А што зрабіць з тымі, хто выгнаў беларускую мову са школ у 1980-я гады, ужо ў Беларусі Савецкай. Просты чалавек сказаў бы, што трэба такім людзям кол асінавы ў магілу забіць. А ці пратэстаў ты, Міхась, у 1985 і далейшых гадах супроць таго, што беларускія школы на Беларусі зрабілі рускімі? Але хрысціянін павінен не ваяваць, а дараваць сваім крыйдзіцелям.

Не трэба бедаваць, што кніга ваша будзе не такая, як у другіх. Птушка нясе яйкі і выводзіць птушанят такіх, якія атрымаліся. І любіць іх. І на гэтым трymаецца жыццё.

Будзе ў яўляць вялікую вартасць картатэка, якую складлі ў Рэспубліканскай бібліятэцы. Калі нехта патраціць 20 дзён, то можа на карткі перапісаць гэтую картатэку. Трэба толькі знайсці ўраджэнца Баранавічаў, ці проста патрыёта, каб ён паходзіў туды і вельмі чытэльна перапісаў усю картатэку. А калі знайдуцца багатыя і добрыя спонсары, то 4–5 тысяч артыкулаў пра Баранавічы можна будзе перадаць на ксеракс. Добрыя справы і добрыя людзі – вось што павінна быць галоўным у вашай кнізе. Пра розных паскуднікаў, катаў не варта пісаць, бо нават толькі адзін прусак ці таракан, які трапіў у кацёл з супам, адаб’е ахвоту ў чалавека есці гэтую справу.

Не трэба адразу ставіць задачу, як будзе выглядаць кніга. Само сабой зробіцца, бо калі жанчыну прасвечваць, нават бясшкодным тамографам з першых дзён цяжарнасці, то яна не даносіць дзіця, будзе выкідыш. Няхай ідзе так, як ідзе. Нават пісьменнік не думае пра ўсе ўчынкі, якія зробіць яго літаратурны герой. Некаторыя літаратурныя крытыкі казалі, што ў рамане (а можа гэта і аповесць?) Шамякіна "Гандлярка і паэт" вобраз гандляркі атрымаўся, а паэта і няма, не выйшла.

Трэба падумашаць, што і як можна ўпрыгожыць кнігу пра Баранавічы і наваколле вершамі Браніславы Лапкоўскай.

Шукайце пісъмы-лісты апошняга рускага цара і лісты цару, якія былі напісаны яму, калі цар жыў у Баранавічах.

(...)

Міхась! Быў я яшчэ раз, пасля твойго наведвання, у Рэспубліканскай бібліятэцы. Прачытаў некалькі артыкулаў-матэрыялаў пра татар у тым 31-м томе літоўскай метрыкі. Усё цікава, нават тое, што не цікава. Адны імёны і прозвішчы і то ўяўляюць для чытача цікавасць, калі іх пералічыць. Ці ёсць якая заканамернасць знікнення адных і паяўлення другіх прозвішчаў, а якія імёны захаваліся да сённяшніх часоў? Цяпер ёсць магчымасць (у мяне ёсць такая кніга) распушчачыць, як перакладаецца на беларускую мову тое ці іншае мусульманскае імя. А можа для бацькоў і варта такое зрабіць, бо вельмі часта яны называюць дзіця і не ведаюць, што імя абазначае. У 1930-х гадах для татар у Захадній Беларусі быў складзены спіс, каб паширыць кола імёнаў, бо яно стала вельмі вузкім, нейкіх 20–30 мужчынскіх і 20 жаночых імяў. Да рэвалюцыі ў хрысціян было прынята даваць імёны для дзяцей па календары, які дзень святога ці святой, калі нарадзілася дзіця, такое імя і давалі. Прайду, ні поп, ні ксёндз не былі супраць, калі імя выбіралі родныя ці хросныя бацькі, калі яны хацелі ганараваць бацькоў ці бабуль-дзядуль сваіх родных. Такім чынам, выбар па календары пашираў кола імёнаў мо да 100, а то і больш (часта ў каляндар трапляла адно і тое ж імя некалькі разоў, так што імя асабліва шанаванай святой, траплялася часта).

Прывітанне табе ад Таццяны і Кастуся.

Заставайся здаровы. Прывітанне табе ад Ібрагіма.
Найлепшыя пажаданні, удзячнасць ад нашай сям'і для сям'і
Лапкоўскіх.



Дарагі Міхась!

Суседка мая ідзе ў краму, і я з аказіяй перадам ліст, каб яна
укінула ў паштовую скрыню.

Цяпер вельмі цяжка напісаць такое, каб надрукавалі. Калі ж
надрукавалі, то яшчэ цяжэй дамагчыся, каб прачытали. А калі
нават і прачытали, то яшчэ цяжэй дамагчыся таго, каб правільна
зразумелі. Таму "молчи, скрываіся и таи и мысли и мечты свои".

Нагадаю стары яўрэйскі анекдот. У горадзе яўрэй убачыў
шыльду "Окраска яиц". Здзівіўся і падумаў: "Уй, кому это нужно и
кто это выдержит". А каб ён быў з беларускай вёскі, ведаў аб
тym, што ёсць Вялікдень, то нічога дрэннага не падумаў.

Нашага Ібрагіма Канапацкага абраўлі членам-карэспандэнтам
Акадэміі меншасцяй народу, якія жывуць на Беларусі.

Вышаіць у свет першы том другога выдання Беларускай
Энцыклапедыі.

Шануюце здароўе, не пішице нічога ў друк, пішице сябрам.

Дзякую Вам за тое, што дасылаеце мне Вашыя цікавыя
публікацыі. Чытае іх жонка, чытаюць мае сябры, прачытаюць
дзеці і ўнуки.



Добры дзень, дарагі Міхась!

Прывітанне табе перадаю ад жонкі, бо пасля, як распішуся,
магу забыць. Перадавай ад нас прывітанне сям'і Лапкоўскіх.

Вельмі сумна мне тое, што хвароба не пакідае цябе. Яўрэй
казаў, што здароўе адыходзіць пудамі, а здароўе прыходзіць
залатнікамі (грамамі).

За дзень – нядзелью ныркі не вылечылі. Дыстыляваная вада
п'еца для таго, каб кроў не згусала, а соляў у такой вадзе няма і
на ныркі тады меншая нагрузкa (солі я маю на ўзвaze не
натрыевыя, а кальцыевыя-ваннавыя). У чайніку яны пакідаюць
накіп, праіду, там ёсць і кремній – SiO_2 , а ў дыстыляванай вадзе
нічога гэтага няма. Трэба дзень-два пагаладаць, потым зрабіць на
дзень-два перапынак, тады зноў пагаладаць. А галадаць 10 дзён,
нават 3 дні без доктарскага нагляду, нельга. Кароткія, на 1-2 дні
галадоўкі, ніяк пашибдзіць не могуць, як і дапамагчы гарантавана
не могуць.

Цяпер пра кнігу, якую ты мне прыслалі. Бываюць і больш
цикавыя кнігі, бо выдуманыя сітуацыі могуць быць больш

займальныя. Але тут сабрана ўсё натуральнае, такое як карэнчыкі і галінкі з лесу. Асабліва карыснай гэта книга будзе настаўнікам рускай літаратуры. Напрыканцы года прыедзе да нас сястра Тані — Юля. Яна былая настаўніца рускай літаратуры. Вось хто ацэніць гэтую книгу па-сапраўднаму. Дзякую табе, дзякую твойму сябру, хоць адным дзякую не адбудзешся. "Надейся и жди", як кажуць у старай песні.

Спадзяваўся, што выйдзе з друку "Байрам" № 3, у якім змяшаем вершины Браніславы. Тады збірайся паслаць табе ліст і часопіс. Але ўсё ідзе не так хутка, як думаецца. А тут бачу, Новы год са Снягуркай ідуць, а любцы добрыя не павіншаваны.

Дашлю адразу, як толькі...

Зроблены набор матэрываючы другой татарскай канферэнцыі. Будуць дзве кніжачкі па 180 старонак кожная. Ваш даклад я па назве крыху змяніў. Цяпер называецца ён "Жыў 500 гадоў на Беларусі цвярозы народ". Хто цікавіцца, той ведае, што татары жывуць тут 600 гадоў. Калі ад 600 адняць 500, то атрымаецца 100 гадоў, а гэта ўжо гады не цвярозага народа. Сапраўды, у час Першай сусветнай вайны пачалі людзі рабіць самагонку. Праўда, пры Польшчы не гналі гарэлку, бо судзілі. У парыўнанні з савецкімі судамі 1950-60-х гадоў тэрміны пры Польшчы былі смешна малымі — 1—2 гады, але быць у турме было ганебна, як і за крадзеж. Ганарова было сядзець за палітыку, за падпольную работу супраць улады. З чалавекам, які сядзеў за палітыку, нават чыноўнікі размаўлялі пачціва. На сённяшні дзень татары п'юць не менш, а нават можа больш, чым беларусы. Але у Вашым артыкуле ёсьць галоўнае: не трэба піць, бо жылі ж людзі даўней без гарэлкі.

Працую крышачку над чацвёртым нумарам "Байрама". Патраціў мо не адну сотню гадзін над тэмай: Цюркізмы ў беларускай мове. Зімна ў бібліятэцы. Вельмі цікавая праца Аляксандра Мікалаевіча Булыкі — "Даўнія запазычанні беларускай мовы (XV—XVIII ст.)". Ён даследаваў каля 4 тысяч запазычанняў — лацінскіх, польскіх, нямецкіх, цюркскіх (каля 200), грэчаскіх, літоўскіх і іншых. Гэта дзве машынапісныя кнігі. Вялікую работу зрабіў навагрудчанін (нарадзіўся 18 сакавіка 1935 г. у в. Селичча Навагрудскага раёна. Член-карэспандэнт АН Беларусі (1994г.). Больш як 170 навуковых прац. Як даследчыка цюркскіх упłyваў на бел. мову мы ў наступным "Байраме" змесцім пра яго энцыклапедычны артыкул, узгадніўшы з ім гэтае пытанне.

Поле дзейнасці ў мяне вялікае, час ёсць, а разуму і ўмення няма. Тут як і ў занятках літаратурай. Трэба аловак і шматок паперы, а ўжо астматне ад Бога.

Калі былі шчырыя вернікі, то было выйсце: маліся, пасціся, рыхтуйся на той свет, спадзяваіся...

Дараіг Міхас! Пішы, чытаць лісты люблю, хоць мучаюся тым, што слухаючы салаіць не могу адказаць яму салаінай песні.



ПАЭТЫЧНАЯ СТАРОНКА

БІ СВАЙГО...

(*пра вайну ў Чэчні*)

Жартавалі калісъці, смяяліся,
Як радня лезла ў бойку падчас.
"Бі свайго, каб чужыя баяліся", –
Засталося за прымаўку ў нас.

Што з людзьмі,
Што, браткі, з намі сталася?
Не па п'янцы,
А ўжо наўмысля:
"Бі свайго,
Каб чужыя баяліся!.." –
І лупцуюць, аж стогне зямля!

У малойцаў не стомлены мускулы,
Не наводмаш – ракетамі б'юць
Я ад жудасці вочы заплющаю,
Мне ўсміхнуцца ніяк не даюць.

Плачуць, стогнуць палі, хоць не наскія,
У пажарах, у смерці ў цісках.
Вочы дзе, што свяціліся ласкаю?
Сэрцы дзе, што былі ў кунаках?..
І не рог, а гранаты ў руках...

Што з людзьмі,
Што, браткі, з намі сталася?
Там – грызня,
Там – разня,
Там – бai...
Бі свайго,
Каб чужыя баяліся!...
Колькі ж іх засталося,
Сваіх?

Мікола Чарняўскі.



СКІРАВАНАСЦЬ У ІНШЫ СВЕТ

(Малітва)

Пакрываюцца мохам пні...
Абрастаюць людзі
Малітвамі.

А ёй што буклі ў парыку падбіць –
Што памаліцца
Богу.

Як варона з кала на кол,
Ад адной да другой малітвы
Лётае ён... не ў небе.

Малітва яго – бы член:
Ці стаіць, ці ляжыць...
І заўсёды такіх, як і сам, спараджае.

Большасці люду
Малітвы нічуць не складаней,
Чымся дзяяла ў лесе грук.

Малітва часам – што пакулле:
Людзі шчыліну ім
Імкнуцца ў душы заткнуць.

Бы салома, малітва яго:
Хутка ўспыхвае, хутка гарыць
І хутка вельмі згарает.

Малітва яго ляціць
Не далей мяча,
Якім у лапту гуляюць.

Адвісае малітва ўладыкі,
Быццам пуза яго
Ці зад.

Малітву творыць ён,
Нібы смятану ліжа
Кошка.

Не адну міралюбную
Малітву яго спажыла душа,
А пагляд і застаўся драпежным.

Не дзіва, як конкурс малітваў
Хутка наладзяць
Папы.

На базары адна малітва:
Як бы выгадаць,
Не прадзешавіць.

Нібыта ў пенал алоўкі,
Ён малітвы свае
У малітоўнік складае.

Памаліўся... заснуў...
І малітва яго заснула...
І разам старанна храпуць.

Не ліпавая малітва – з души,
Усё ж астатняе –
Нібы бляхі з фанеры.

Малітва – не курок,
Націснуў на які –
І мэты дасягнуў.

Лускаць семачкі –
Вось малітва малітваў
Усіх наўкола саўкоў.

Бы стракатая коўдра,
Малітва людская:
Кожны цягне яе на сябе.

Малітва – не вымя...
Яна не дае...
Забірае яна...

Малюся –
Дэлегірую Богу душу,
А яна – ані з месца.

Згубная тая малітва,
Што не ўвасабляеца
У жыццё.

Па дарозе ў апраметную
Пацешаемся модламі
Сталіна, Гітлера і падобных.

Малітва – не цацка, не забаўка,
Малітва –
То цэнтар душы.

А ў кветкі – свае малітвы...
Гэта – яе
Пялёсткі.

Малітва – тады малітва,
Калі, нібы лодка па хвалях,
Прабягае па сэрцы яна.

Я ў рэчцы – рэчка моліцца за мяне,
Я ў лесе – лес моліцца за мяне,
Я ў ночы – неба зорнае моліцца за мяне.

I чарвяк, што зямлю апрацоўвае,
Моліцца за цябе,
Чалавек.

Калі дакладны час паказвае гадзіннік,
Ён – да ўсяго яшчэ –
I моліцца за нас.

Без здольнасці
Цвяроза думаць, разважаць
Ці зможам па-сапраўднаму маліцца?

Маліцца – пакараным быць ужо,
Але ж і шанс адначасова мець
На паратунак.

Душа без малітвы –
Вывіхнутая
Душа.

Маліцца – маліся,
Ды хай малітва твая
Тут жа не падае на падлогу.

Са стратай апошняга лісціка
Пачынае маліцца
Куст.

Калі не ведаеш, што дзеіць,
Не рабі нічога,
А толькі ціха памаліся.

I як жа будзеш ты маліцца,
Як мовай роднаю
Стыдаешся маўляць.

Малітве глядзі не ў патыліцу,
А ў твар...
I спазнаеш вялікі плён.

Мне б такую малітву,
Каб, бы палкаю выбівальнай,
Выбіваць з сябе розную дрэнь.

Сапраўдныя малітвы
Заўжды ў іншы
Скіраваны свет.

Няма большага міратворцы,
Чым ад шчырага сэрца
Малітва твая.

Усе, што памерлі,
Пайшлі да сапраўднай
Малітвы.

Малітва – тады малітва,
Калі Бог тваю душу
Чуе.

Шчыра маліцца –
Ткаць светлае месца сабе
У Сусвеце.

У неба ляці, малітва,
Але ж і ў душы
Асядай!

Богу маліся,
Але ў на нягодніка
Цыкнуць не забывай.

Хто ў Бозе жыве,
Той болей дзеіць,
Чым моліцца.

Малітва тады нас вядзе,
Як самі ідзем
Мы яе папярэд.

Малітва ператворыцца ў рогі,
Калі не будзем мы яе
Здзяйсняць.

Чым больш ты молішся,
Тым болей спасцігаеш,
Што лепей аднаму на свеце жыць.

Маліцца – маліся,
Ды ў пра бізун для сябе
Не забывай!

Яўген Гучок



Прадмова да новай нізкі вершаў Браніславы Лапкоўскай з слайнага роду Алеся Гаруна

У рэдакцыю штоквартальніка прыйшло чарговае пісьмо Браніславы Лапкоўскай з Баранавічаў. Мы адкрылі яго, прачыталі яе вершы і адразу ўспомнілі верасень 1994 г., калі ў горадзе ля ракі Мышанкі ладзілася сябрына мясцовых татараў, прыехалі туды і госці з Менска: Ісмаіл Меметаў, Якуб Якубоўскі, Ісмаіл Варановіч і Ібрагім Канапацкі. Пра тое дзівоснае мерапрыемства быў матэрый "Татарская вечарына ў Баранавічах" (№ 4, 1994), дзе Браніслаў Міхайлаўна царавала з сваімі адметнымі вершамі. У тым жа нумары была і яе нізка твораў: "Мова", "Людзі дружбы чатырох нацый", "Спадчына".

Рэдакцыя штоквартальніка "Байрам. Татары на зямлі Беларусі" можа з гонарам сказаць, што гэта былі першыя публікацыі у сталічным друку паэткі з народу Браніславы Лапкоўскай, у якой дзяячоае прозвішча Прушынская і якая паходзіць з таго ж слаўнага роду, што і класік беларускай літаратуры Алеся Гарун.

Сёння мы спецыяльна пералічым тыя газеты, часопісы, іншыя выданні, дзе былі надрукаваны творы паэткі Браніславы Лапкоўскай, або пісалася аб ёй. Спачатку прывядзём вытрымку з "Літаратуры і мастацтва" ад 18 снежня 1998 г., якая, прадстаўляючы рэспубліцы барапавіцкіх паэтаў, мовіла пра яе і пачала друкаванне твораў менавіта з яе: *"Увогуле — у барапавіцкіх адметныя галасы. І не дзіва, што сярод іх вызначаецца патрыятычным напалам голас былога свяячкі нашага класіка Алеся Гаруна (Прушынскага)".* Пачынаем гэтае пералічэнне з барапавіцкай газеты "Знамя коммунизма", дзе 5.12. 1990 г. упершыню гараджане прачыталі і пазнаёміліся з яе вершамі, сёння — гэта "Наш край", "Байрам. Татары на зямлі Беларусі", Беларуская лясная газета", "Беларускі час", "Культура", "Раніца", лістоўка "Маладой грамады", "Заря", "Наша слова", "Наставніцкая газета", "Народная трывбуна", "Першацвет", "Intex-press", "Кніга и мы", "Белорусская ніва", "Камунікат", "Glos znad Niemna", "Дыялог", "Святліца", у зборніку пра Сцяпана Александровіча.

Друкуючы новую нізку вершаў шаноўнай Браніславы Лапкоўскай, якая разам з сваім мужам Лапкоўскім Ігнатам Іванавічам (*хроснікам самога прэзідэнта Польшчы Ігната Масціцкага*) выхавала 4 сыноў і дачку і мае шмат унукаў і ўнучатак, мы кажам ёй вялікі і шчыры дзяякі і зычым нашаму вернаму і надзеянаму сябру доўгіх і шчаслівых гадоў, зіхатлівых вершаў і моцнага здароўя.

Рэдакцыя штоквартальніка "Байрам. Татары на зямлі Беларусі"

Адаму Міцкевічу

На ўзбярэжжы возера Сьвіцязь
Шапочуць лясы, гукаюць птахі.
А рыбакі са сваімі вудамі,
Як тыя скавароначкі глядзяць на дахі.

Цякуць хвіліны за хвілінай
І ўсё хутчэй падыходзіць съвята.
На Навагрудчыне — каменнаў
Працуюць людзі так заўзята.

Ужо аднавілі купалы...
Касцёлаў, цэркваў, усіх бажніцаў!
Да двухсотгоддзя Адама Міцкевіча!
Прыбрали ўсе яго съвятліцы.

А зъ неба зорачкі глядзяць!
Ужо два стагодзьдзі лічаць...
Ды, што яны для людзей?
А колькі цеплыні ўсім людзям зычаць!

Але паэт наш дбаў аб тым,
Што будзе людзям шчасце!
Свабода, мова й вечны гімн
Не ў муках, не ў напасцях

Праславіца яго зямля!
На Навагрудчыне каменай.
І будзе вечна жыць яна!
Мы думаем цяпер – нядрэнна.

Браніслава Лапкоўская
Прысвячаю Ібрагіму Канапацкаму.



Мой горад спіць
У начной цішыні.
А я на чыгунцы
На варце.
І месяц і зоры
Усміхающа мне
"Мы разам з табой
Цягнікі сустракаем..."
Ліхтар – быщам вочае вока здаля
Сцяжок, якім махаю.
Мой горад спіць у начной цішыні,
А я – цягнікі сустракаю.

Браніслава Лапкоўская
Прысвячаю Ісмаілу Варановічу



У маленькай, старэнькай хацінцы
Запаліўся ля ваконцаў агонь...
Мама прала-прала кужаль на красёнцы
І сукала-сукала цэўкі на далонь.
А на печы пукі лёну сохлі,
Церніца стаяла за хлявом
Мама-мама выбівала кудзяліцу
Да каstryца-каstryца падала кругом.

Тут варштат ў хатцы каля ложаў
Грукаў, стукаў бо амаль не кожны дзень...
Мама-мама ткала сонейкі-палотны
І даўжэй-даўжэй клалася цень.

Кросны, кросны...
Ужо находитца вёсны
Зеляненецца траўка за вакном
Мама-мама датыкала свае кросны
А палотны сохлі дзесь радком.

У маленъкай, старэнъкай хацінцы
Запаліўся ля ваконцаў агонь...
Мама прала-прала кужаль на красёнцы
І сукала-сукала цэўкі на далонь.

Браніслава Лапкоўская
Прысвячаю Міхасю Маліноўскаму



ПОШТА «БАЙРАМА»



Дорогие сёстры и братья!

Ассаляму алейкум уа рахматул-лахи уа баракятуху!

Получив первую посылку, я Вам выразила сердечную благодарность, но Вы наверное не получили это письмо? Мы всегда искренне Вам благодарны за все газеты и посылки. Они нас духовно обогащают и дают возможность более сплотиться во имя Аллаха за наше общее будущее. Это наша всех одна цель.

Да поможет всем нам Всевышний Аллах в эти дни священного месяца Рамадан стремиться праведностью и нравственностью быть примером всем верующим. Поздравляем с приближающимся праздником Аид аль-Фитр. Желаем Вам всем крепкого здоровья, хорошего настроения и радости в каждой мусульманской семье! Больших Вам успехов в труде за наше будущее!

С уважением

М. Криницкайте



Посольство Арабской Республики Египет

*22 декабря 1999 г.
г. Москва*

Дорогие братья!

*Коллектив Посольства Арабской Республики Египет весьма
признателен Вам за тёплые поздравления.*

*Позвольте нам со своей стороны также поздравить Вас с
наступлением священного месяца Рамадан.*

*Пусть этот праздник, олицетворяющий очищение души и
милосердие, доброту и любовь к ближнему, принесёт душевное
спокойствие, счастье и благополучие народам наших стран.*



Участникам и гостям III сессии III Курултая КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО НАРОДА

*Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Мир Вам, милость Аллаха Всевышнего и Его благословение!*

Дорогие братья и сёстры!

Управление (муфтият) Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь от имени всех мусульман Беларуси тепло и сердечно приветствуют вас и направляют через своих представителей наилучшие пожелания успехов в работе вашего высшего органа – Курултая!

Осознавая свою кровную связь между татарами Беларуси, составляющими основу и формообразующий каркас мусульманской общины Беларуси с одной стороны и татарами Крыма с другой, мы всегда пристально и с самыми добрыми намерениями и побуждениями следим за каждым шагом вашего движения к своему возрождению!

Мы восхищаемся вашими упорством, терпением, настойчивостью, силой воли в стремлении добиться восстановления исторической справедливости, законности и признания ваших прав на исконно вам принадлежащей родной земле.

Мы всегда искренне радуемся хоть и небольшим, но приближающим вас к поставленной цели успехам, и тяжело переживаем встречающиеся на вашем пути неудачи.

Вы являетесь для нас хорошим примером для подражания в нашем стремлении национального и религиозного возрождения на землях Беларуси и наша развивающаяся и укрепляющаяся взаимная всесторонняя связь и моральная поддержка друг друга, мы уверены, помогут нашим народам выстоять в трудной борьбе за выживание и добиться более заметных успехов в будущем.

Да поможет Великий Аллах всем нам в наших добрых намерениях и да окажет Своё содействие в их осуществлении!

От имени мусульман и татар Беларуси:

Председатель Управления (муфтий) И. Александрович.



Уважаемый господин Ибрагим!

Благодарю за квартальники “Байрам” и за поздравления. Извиняюсь за задержку с ответом, здоровье подводит. Высылаю автобиографию брата Яна с тремя фото. Предложил и другим знаменитым людям написать что-то о себе. Обещали, но тянут время. Собираю информацию о заслуженных людях, но уже не живущих. Я говорил с Евой Воронович на счёт публикаций об Али Вороновиче, она несколько нервничает и предлагает остановить продолжение в связи с некоторыми фрагментами высказываний Али Вороновича под давлением следователя.

Ева благодарит за статью Хасея Александровича о семье Якубовских. Я тоже намерен написать кое-что по поводу опубликованных материалов, но это намерение, а как позволит здоровье — кроме сердца у меня трудности с глазами, врачи осторожно советуют операции на глазах.

Вы, Ибрагим, писали, что предполагаете быть в Варшаве, я приглашаю заехать и ко мне, и к Еве Воронович. Прошу предварительно сообщить, в какое время будете.

**Ромуальд Соболевский,
Познань (Польша)**



Автобиография Яна Соболевского

Я родился 11 сентября 1925 г. в д. Иваново (Вишнево) Несвижского района (в то время в Зап. Беларусь). Мои родители Матвей и Разия имели своё хозяйство 15 га земли. В 1932—1938 гг. я посещал начальную школу в Лани. В 1939—1941 гг. учился в средней школе (десятилетке) в Лани. Затем в 1942—1944 г. был учеником Клецкой технической средней школы, закончил три курса этой школы. В 1943—1944 гг. сотрудничал с партизанским отрядом, действовавшим в окрестностях г. Клецка. Постоянную связь поддерживал с партизаном Мухтаром Корицким. Заданием для меня были сбор информации, передача их партизанам и диверсия. Так, в 1943 г. гранатами забросал мост через р. Лань в г. Клецке, чем отвлёк внимание немцев от нападения партизан на промышленные объекты г. Клецка.

В июле 1944 г. по мобилизации был призван в Красную Армию. Военную подготовку прошёл в военном лагере в Сельцах над р. Ока. В декабре 1944 г. отправлен на фронт. В бою под Кенигсбергом был тяжело ранен (10.04. 1945 г.). В сентябре 1945 г. был демобилизован по состоянию здоровья. За участие в боях в составе 33-й Гвардейской Севастопольской дивизии в Восточной Пруссии был награждён орденом “Красной Звезды”, медалью “За Победу” и было присвоено звание старшего сержанта.

В 1945—1946 гг. закончил 10-ый класс средней школы в Лани. В июне 1946 г. выехал на постоянное жительство в Польшу вместе с родителями, там в д. Радомин в районе Титянка Любуска нам выделили землю для сельхозработки.

В 1947—1949 гг. учился в гимназии торговой в Познани. Самостоятельно начал трудиться с июля 1949 г. по май 1951 г. в Познани в качестве референта в фирме Г. Хартвиг СА.

С июня 1951 г. перешёл на работу в районное строительное предприятие в Титянке Любуской в качестве начальника планового отдела. Затем трудился в объединении бытовых услуг (с 1954 г.), затем (1955—1956 гг.) учился в Центральной школе повышения квалификации в Кракове. Женился в июне 1957 г. С октября 1956 г. по ноябрь 1959 г. работал в кооперативе инвалидов в Титянке Любуской в качестве финансового руководителя. Членом ПОРП был принят в 1953 г., был секретарём первичной парторганизации, членом городского комитета ПОРП в Титянке Любуской, затем в 1958—1959 гг. вторым секретарём этого комитета. Также был избран членом местного Совета в Титянке Любуской. В 1959 г. закончил вечерний университет в Познани. В 1950 г. закончил 4-х месячные курсы бухгалтеров, в 1954 г.— курсы

для инвесторов, в 1955 г.— курсы членов руководства кооперативами, в 1956 г.— курсы документации и оплаты.

В 1959 г. вместе с семьёй переехал на постоянное место жительства в Белосток, где трудился в областном объединении кооперативов (1960—1967 гг.), затем в кооперативе обработки кожи, на фабрике хозизделий. В 1985 г. вышел на пенсию. С 1961 г. и по настоящее время являюсь председателем Ревизионной комиссии Союза военных инвалидов в Белостоке.

С 1995 г. являюсь председателем Ревизионной комиссии Союза ветеранов войны и бывших политзаключённых областного управления в Белостоке.

В 1974—1979 гг. был избран членом Высшей коллегии Мусульманского религиозного Союза в Польше.

В 1984—1991 г. был избран председателем Ревизионной комиссии этого Союза. С 1991 г. являюсь председателем Высшей коллегии Мусульманского религиозного Союза в Польше.

За участие в производственной и общественной деятельности награждён многими наградами, благодарностями от государства, организаций.

В настоящее время являюсь членом Польской монархической Лиги — с титулом князь.

Белосток, 1999 г.

Ян Соболевский



ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

граждан Афганистана,
проживающих в Республике Беларусь

Уважаемый господин Ибрагим Борисович Канапацкий!

Мы, граждане Афганистана, проживающие в Республике Беларусь, поздравляем Вас и в Вашем лице всех мусульман-татар, населяющих Республику Беларусь со священным праздником Курбан-Байрам. Желаем Вам здоровья, счастья, мира и согласия в каждом доме.

Празднование этого священного дня способствует единству и сплочению всех мусульман мира. Ярким примером этого является

совершения паломничества миллионов мусульман со всех концов нашей планеты в священные для Ислама города Медина и Мекка.

Желаем, чтобы благодаря этому священному празднику, Мир и Согласие царили во всём мире, в том числе на нашей многострадальной Родине — в Афганистане.

С уважением

А.К. Бегзаде



Уважаемый наш Ибрагим Борисович!

Салам алейкум!

Мы Вас ждали на Кадыр, но так и не дождались, много было народа, особенно на Рамазан-Байрам, мы прикинули, где-то за 100 человек, этому поспособствовал выходной день. Слава Аллаху, с каждым разом люди включаются всё больше и больше. От имени наших стариков и больных шлём Вам большое спасибо за присланную помощь — 15 млн. рублей, которые мы раздали, и ещё двоим из своего фонда добавили.

В предпоследнем "Байраме" была статья и фото нашего польского мусульманина Александра Сюлькевича, у меня сохранились фотки с 1935 г., когда его перезахоронили, так что я хочу дополнить, если это будет Вам интересно.

Сюлькевич Али Гузман Мирза. Псевдоним Михал Чарны. Он был соратником Юзефа Пилсудского, польского маршала, в партии которого состоял ППС.

Родился 8.12. 1867 г. в Скирасаболи Татарской на Сувальщине.

Погиб 18.09. 1916 г. около Ситович на Волыни, 8.09. 1935 г. перезахоронили в Варшаве на военном кладбище на Повонзках. В похоронах принимал участие маршал Рыдз Шмиглы, а также наше духовенство во главе с муфтием Шинкевичем. Прилагаю 4 фотки с похорон.

Шлём всем Вам душевный наш привет.

С большим всегда уважением к Вам:

Али Шагидевич



Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Кадери Ибрагим-эфенди!

Мир Вам и милость Аллаха Всевышнего!

Посылаю Вам вырезки из 3 номеров областной газеты «Биржга информации» со статьёй «Татары в истории Беларуси». Материал был подготовлен на русском языке, но с согласия автора редакция напечатала на белорусском языке. Статьёй заинтересовались студенты и преподаватели истфака университета.

До того и после мало-помалу стараюсь публиковать в местной печати хоть толику правды о татарах. Есть задумка и предварительная договорённость подготовить серию бесед по истории татар по местному радио. Пробная передача уже была в прошлом году. Думаю, не осудите, что в числе многочисленных источников при подготовке статьи пользовался Вашей с Думиным книгой «Татары Беларусі. Минулае и Сучаснасць».

По решению облисполкома мы создали уголок татарской литературы в одной из библиотек города и выписали из Казани за счёт бюджета два журнала и газету. Но к несчастью, в каталоге на второе полугодие периодического издания из Казани нет, если не считать одну газету на русском языке «Вечерняя Казань». Эти сведения даёт Россия. Это очередное наступление на регионы, конкретно на Татарстан.

С глубоким уважением и самыми лучшими пожеланиями

Санийф Гарданов

Змест

З прэміяй цябе,	
"БАЙРАМ. ТАТАРЫ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ" М. Малінаўскі	3
Премии журналистам А. Пивовар	6
Кур'ан. Сура дванаццатая – Йусуф	7
Нельга ставіць знак роўнасці паміж ісламам і тээрарызмам I. Александровіч	10
Віншуем юбіляра! (<i>да 60-годдзя Шабановіча Абу-Бекіра Юх'янавіча</i>)	13
Татары-казакі на Гродзеншчыне A. Цыхун	14
Новае даследаванне па гісторыі татарскага народа A. Філатава	17
О союзе татарской молодежи в период фашистской оккупации Беларуси X. Александрович	18
Дзмітры Ліхачоў – сумленне Расіі P. Александровіч	26
Некоторые социально-психологические особенности мусульман Западной Беларуси середины 20-го века X. Александрович	27
Успаміны пра мусульман з Татарскай вуліцы (1939 – 1945 гг.) Я. Якубоўскі	40
Лорета Асанавіччюте Б. Баликене	45
Первая летняя академія знаний о польских татарах Г. Полтаржицкая	47
Гэта такое, такое разнастайнае і багатае цюрскае, але і роднае слова "Майдан" М. Малінаўскі	50
Як і дзе лічаць М. Малінаўскі	54
Трыумфальнае музычнае шэсце па Літве Дзінары Мазітавай М. Малінаўскі	55
З эпістальянай спадчыны дзядзькі Якуба	57
Паэтычная старонка	65
Прадмова да новай нізкі вершаў Браніславы Лапкоўскай з слайнага роду Алеся Гаруна	70
Пошта «БАЙРАМА»	73